



**РАБОТНІЦА  
і СЯЛЯНКА**


№ 11 лістапад 1951



нск, 7 лістапада  
года. На ўрадавай  
буне (злева напра-  
таварыши П. З. Ка-  
н, П. А. Абрасімаў,  
В. Зімінін, А. Е. Кля-  
ў, Н. С. Патолічаў,  
Казлоў, С. К. Ціма-  
ка, І. П. Ганенка,  
С. Гарбуноў, П. М.  
шэраў, К. Т. Мазураў  
М. Міцкевіч (Якуб  
ас).



1. Працоўныя Брэста на  
дэманстрацыі.  
2. Вучні мінскіх школ  
праходзяць каля try-  
буны.



Парад войск у  
Мінску.  
Моладзь Пінска на  
дэманстрацыі.

## ДА НОВЫХ ПЕРАМОГ

З велізарным патрыятычным уздымам адзначыў совецкі народ трыццаць чацвертую гадавіну Вялікай Гастрыйніцай соцыялістычнай рэвалюцыі. Гэта была яркая дэманстрацыя адзінства совецкіх людзей, іх адданасці партыі большэвікоў, бязмежнай любві да вялікага зодчага комунізма — таварыша Сталіна.

Працоўныя нашай дзяржавы прыйшлі да свята з новымі поспехамі ва ўсіх галінах эканамічнага і культурнага жыцця. Гэтая поспехі асабліва ярка адлюстраваны таварышам Л. П. Берэя ў дакладзе на ўрачыстым паседжанні Маскоўскага Совета 6 лістапада 1951 года.

Наша краіна зрабіла новы крок на шляху да комунізма. За мінулы год узрасла і ўзмацнела яе эканамічная сіла.

Усе галіны прамысловасці дабіліся значных поспехаў. Вынікі гаспадарчага будаўніцтва за дзесяць месяцаў гэтага года паказваюць, што народнагаспадарчы план 1951 года будзе выканан і перавыканан. Прямысловая прадукцыя павялічваецца ў параўнанні з мінулым годам больш чым на 15 процентаў і ў два разы перавышае прадукцыю перадваеннага, 1940 года.

Сур'ёзнага росту вытворчасці дабіліся ўсе галіны цяжкай і лёгкай прамысловасці. Асабліва ўзрастает вытворчасць чыгуна, сталі. Сталі ў нашай краіне вышлаўляецца столькі, колькі ў Англіі, Францыі, Бельгіі і Швецыі, разам узятых. Здабыча вугалю кожны год узрастает ў сярэднім на 24 мільёны тон, а здабыча нафты — на 4,5 мільёна тон.

Вялікія поспехі дасягнуты ў развіцці электрыфікацыі. Па вытворчасці электраэнергіі Совецкі Саюз ідзе ўперадзе Англіі і Францыі, узятых разам. З года ў год расце наша хімічная прамысловасць, удасканальваецца айчыннае машынабудаўніцтва. У гэтым годзе выпускаецца больш 400 новых тыпau машын і механизмаў. Упершыню ў свеце ствараецца ў нас паравая турбіна магутнасцю ў 150 тысяч кіловат.

Расшираецца выпуск тавараў шырокага спажывання. Урад па ініцыятыве таварыша Сталіна прыняў меры для далейшага павелічэння вытворчасці харчовых і прымысловых тавараў.

Новых перамог дабіліся і працаўнікі соцыялістычнай сельскай гаспадаркі. За апошнія некалькі год валавы ўраджай збожжа перавышаў 7 мільярдаў пудоў. Калгасы і соўгасы, аснашчонія высокай тэхнікай, правялі ўборку збожжавых у кароткія тэрміны і без страт, датэрмінова выканалі абязвязательствы па здачы хлеба дзяржаве і засыпцы насеных фондаў.

Пасляхова развіваецца грамадская калгасная і соўгасная жывёлагадоўля.

Па ініцыятыве таварыша Сталіна ажыццяўляецца ў нас грандыёзная будаўнічая праграма. Буйнейшыя гідратэхнічныя збудаванні на Волзе, Дану, Дняпры і Аму-Дар'і не маюць сабе роўных у свеце ні па размерах, ні па тэмпах будаўніцтва.

Разам з магутным уздымам соцыялістычнай эканомікі павышаецца матэрыяльны добрабыт і культурны ўзровень

працоўных. Найбольш яркім паказчыкам павелічэння добрабыту працоўных з'яўляецца рост нацыянальнага прыбытку. У адразненне ад капиталістычных краін, дзе амаль увесь нацыянальны прыбытак прысвойваецца кучкай эксплаататораў, нацыянальны прыбытак СССР паступае ў рукі самога народа.

Партыя і ўрад прайяўляюць насыпныя клопаты аб палепшанні добрабыту працоўных. У гарадах і рабочых пасёлках штогод уводзяцца ў эксплаатацию мільёны квадратных метраў жылой плошчы, у сельскіх мясцовасцях — тысячи жылых дамоў.

Рост народнага добрабыту і поспехі ў галіне совецкай аховы здароўя садзейнічалі таму, што ў нашай краіне ўдвай знізілася смяротнасць, а прырост насельніцтва за год складае больш трох мільёнаў душ.

Урад насыпіна клапоціцца аб падрыхтоўцы кадраў для ўсіх галін гаспадаркі і культуры. У вышэйшых навучальных установах і тэхнікумах навучаецца 2 мільёны 720 тысяч чалавек.

У той час, калі ў Совецкім Саюзе пасляхова развіваецца прымысловасць, расце добрабыт насельніцтва, зніжаюцца цэны на харчовыя і прымысловыя тавары, — ва ўсіх краінах каштала ідзе шалённая гонка ўзбраенняў, растуць цэны на тавары, павялічваюцца падаткі, зніжаецца заработка плата, падае жыщёвы ўзровень працоўных.

Велізарны размах мірнага будаўніцтва ў Совецкім Саюзе красамоўна гаворыць аб мірным характары нашай знешній палітыкі. СССР узначальвае лагер міру, дэмакратыі і соцыялізма. Сілы гэтага лагеру растуць і мацнеюць з кожным днём, што сведчыць аб велічы непераможных ідэй Леніна — Сталіна, ідэй комунізма.

Совецкі народ настойліва і паслядоўна змагаецца за мір. Але калі амерыкана-англійскія імперыялісты расцэніяць мірлюб'е нашай краіны як яе слабасць, іх чакае яшчэ больш ганебныя правал, чым той, які напакаў іх папярэднікаў па вакенных авантурах супроты совецкай дзяржавы.


Калі капиталісты Амерыкі і іншых буржуазных краін распачнуть новую сусветную вайну, то не можа быць сумнення, што яна закончыцца крахам самога імперыялізма. Народ патрэбует замены крывавага ладу другім, соцыялістычным, як гэта было ў Расіі пасля першай сусветнай вайны, як гэта было ў народна-дэмакратычных краінах Еўропы і Азіі пасля другой сусветнай вайны.

Найвялікшым рухам сучаснасці з'яўляецца рух за мір. Ён хутка пашыраецца, не гледзячы на ўсякія перашкоды, якія чыняць кіруючыя колы імперыялістычных дзяржаў.

Не бываць вайне-пажару! — заяўляюць ва ўвесь голас людзі працы. Яны вітаюць міралюбівую палітыку Совецкага Саюза. Для іх Сталін — светач міру, Совецкі Саюз — сцягносец міру і прагрэсу, надзеі і славы працоўнага чалавечства.

Совецкі народ з непахіснай верай у будучае працягвае сваю стваральнную работу. І ніякая сіла ў свеце не можа затрымаць яго пераможнага руху ўперад, да канчатковай перамогі комунізма.

# Токар Тамара Карапёва



Токар Мінскага аўтазавода комсамолка Тамара Карапёва.  
Фото К. Якубовіча.

К АЛІ з заводскім гудком скончыўся рабочы дзень, комсамольцы сабраліся ў ленінскім пакой.

— Сёння наш сход будзе вельмі кароткім, — сказала комсамольскі арганізатор Тамара Карапёва. — Вы ўсе чыталі пісьмо работнікаў прамысловасці нашай рэспублікі да таварыша Сталіна і ведаеце аб вялікім абавязацельстве аўтазаводцаў — выканань гадавы план да 21 снежня. Давайце падумаем, што мы павінны зрабіць, каб стрымашь слова, дадзене правадыру.

Пытанне было такім блізкім і хвалючым, што выказацца жадалі многія. Кожны гаварыў аб сабе, аб сваіх абавязацельствах, аб неабходнасці ліквідаваць непаладкі ў работе і да біцца, каб цэх шасі ў бліжэйшы час стаў цэхам калектывай стаханаўскай працы.

Выканань слова, дадзене правадыру, даць вялікім будоўлям комунізма больш машын! Можна сказаць, што гэтаю думкай жыве цяпер кожны работнік вялікага аўтазаводскага калектыва. Да гэтага заклікаюць лозунгі і плакаты ў цэхах, заводская і цэхавая настенная газеты.

Гэтай думкай жыве цяпер і скромная дзяўчына комсорг группы Тамара Карапёва. На двух токарных станках яна апрацоўвае крышку і поршань цыліндра адкідаючага механизма аўтамашыны-самазвала. Назіраючы за яе работай, адчуваеш, як дорага дзяўчыне яе прафесія.

— Станок любіць, каб за ім, як за дзіцем, даглядалі, — павучае яна сваю вучаніцу Аляксандру Верыну (трэцюю вучаніцу за гэты год), якая нядавна прыехала з вёскі.

— Не мітусіся, у нашай справе мітусня — вялікая перашкода.

Тамара вучыць таварышоў на асабістым прыкладзе. Прыходзіць у цэх задоўга да пачатку змены. Не спяшаючы, ўсё падрыхтуе, праверыць. Горача і нецярпіла адносіцца яна да непаладкаў. Аднойчы электрастанцыя на кароткі час спыніла падачу энергіі. Абурэнню Тамары не было канца.

— Хіба можна так працеваць? І ў такі час, калі кожная хвіліна на ўліку!

... Зал тэатра оперы і балета перапоўнены. Сюды, на Рэспубліканскую канферэнцыю прыхільнікаў міру, з'ехаліся прадстаўнікі ўсяго беларускага народа, каб ва ўесь голас заявіць аб сваёй рашучасці змагацца за мір ва ўсім свеце. Удзельніца канферэнцыі Тамара Карапёва ўважліва слухае промовы. Дэлегаты гавораць аб мінулай вайне, аб барацьбе совецкага народа за мір...

Вайна! Яна запомнілася на ўсё жыццё. За тры дні да пачатку вайны ўсёй сям'ёй прыехалі яны да бабуні ў Калінінскую вобласць. Бацька, палкавы камісар, атрымаў водпуск. Як рада была бабуя гасцям! Якія захапляючыя планы на гэты месяц будавала Тамара з сёстрамі і братам! Разам хадзіць будуць у лес, збіраць ягады, а там і грыбы наявяцца.

І раптам — вайна... Тамары 13 год. Яна старэйшая ў сям'і. Як дарослую, бацька прыціскае яе да грудзей і гаворыць: «Будзь малайцом, Тамара!»

Хутка яны эвакуіруюцца ў Курганскую вобласць. І туды, у далёкі Лапацінскі раён, прыходзіць жудасная вестка. Пад Ржэвам смерцю адважных загінуў бацька. Страшнае гора звалілася на маці, на ўсю сям'ю.

Але дзяўчынка памятае слова бацькі: «Будзь малайцом, Тамара!»

Яна скончыла рамесніцкае вучылішча і засталася там працеваць шамочнікам майстра. А калі Тамара даведалася,

што ў Мінску ёсьць аўтамабільны завод, яе пацягнула ў родныя мясціны, дзе да вайны яна працьвала сем шчаслівых год. На аўтазаводзе дзяўчына навучыла такарнаму майстэрству сваю сястру Зою. Цяпер і ў Зоі ўжо ёсьць свае вучні.

Тамара ведае, што мір будзе захаваны і ўмацаваны, калі народы возьмуць справу захавання міру ў свае руکі. Так сказаў Сталін. І яшчэ адно ведае Тамара: сумленная стаханаўская праца — дастойны ўклад у справу міру. Да верасня яна выканала 12 месячных норм. З прыніццем пісьма да таварыша Сталіна Тамара абавязалася даць да канца года 20 месячных норм.

... У Тамары ёсьць адна запаветная мара. Ёй хочацца сваімі вачыма ўбачыць ужо закончаныя сталінскія будоўлі комунізма, пабываць на Аму-Дар'і і на Волзе, на Куйбышэўскай і Каходской гідраэлектрастанцыях. Вось едзе яна ў адпачынак па вялікай рускай рацэ на быстраходным пароходзе. Разам з сяброўкамі аглядае красу і гонар совецкага народа — лепшую ў свеце Куйбышэўскую гідраэлектрастанцыю.

Экскурсавод расказвае аб пафасе мірнай працы совецкіх людзей, аб грандыёным размаху пераўтварэння прыроды, аб мільярдах кіловат-гадзін электраэнергіі, якую станцыя дае Маскве, Куйбышеву, Саратаву. З натхненнем гаворыць ён аб усенародным укладзе ў сталінскія будоўлі комунізма, аб велізарнай данамозе, якую аказалі будаўнікам станцыі ленінградцы сваімі турбінамі, масквічы — электраабсталяваннем, уральцы — кроначымі экскаваторамі, мінчане — магутнымі шматтоннымі самазваламі. Тамара з шырока раскрытымі вачыма слухае экскурсавода і бацца ўпусціць хоць адзінае слова. Ёй здаецца: у яго расказе, ва ўсім, што яна бачыць сваімі вачыма, чуеца чудоўная песня вялікай творчай працы, а ў песні гэтай — голас роднага бацькі: «Маладзец, Тамара!»


М. УЛАДЗІМІРАВА.

Барысаўская фабрыка піяніно змагаецца за датэрміновае выкананне вытворчага плана. На здымку: лепшая паліроўшчыца Ліда Дэрбан, якая выконвае план на 180 — 200 проц.

Фото К. Якубовіча.

На гідраэлектрастанцыі соўгаса «Рось» Ваўкавыскага раёна Гродзенскай вобласці. На здымку: загадчык соўгаснай гідраэлектрастанцыі А. Гусак і дзяжурная па станцыі В. Б. Поўх за праверкай цеплавога рэжыму новага генератара.

Фото Г. Тагановіча (БелТА).



Пашывачны цех № 3 Мінскай фабрыкі імя Тэльмана выкануў план кастрычніка на 114,4 проц. На здымку: стаханаўкі Л. Пліско (справа) і А. Ашмянская аглядаюць абутиак.



# БОЛЬШ ДЗІЦЯЧЫХ ТАВАРАЎ ВЫСОКАЙ ЯКАСЦІ

Совецкая Радзіма, як маці, клапоціца аб дзецих. Ім адводзяцца лепшыя будынкі пад школы, дзіцячыя сады і яслі. У малюнічых кутках краіны разбіваюцца піонерскія лагеры, лясныя аздараўленчыя школы. Для дзяцей выпускаюцца добрыя кнігі, кінокарціны, ставяцца цікавыя спектаклі. У цяжкія гады вайны Радзіма імкнулася забяспечыць дзяцей усім неабходным. І гэта зусім законамерна. Дзецы — наша будучыня. Зрабіць іх жыццё радасным і шчаслівым — абавязак кожнага члена нашага соцывітчынага грамадства.

Людзі старэйшага пакалення, успамінаючы сваё горкае мінулае, прыкладаюць шмат старанняў, каб стварыць для дзяцей самыя спрыяльныя ўмовы. Муляр і будаўнік, узводзячы светлы будынак школы або дома піонераў, у першую чаргу думае, ці хопіць іх жыхарам цяпла і святла, прасторы і ўтульнасці. Абутнік і кравец думаюць аб тым, як палепшиць якасць дзіцячага абутку і адзення. Рабочы і работніца, занятыя вырабам цацак, ні на хвіліну не забываюць аб іх будучых уладальніках.

Гэтыя ісціны вядомы кожнаму. Але, на вялікі жаль, ёсьць яшчэ людзі, якія абыякава глядзяць на разныя недаробкі, на невыкананне планаў дзіцячага асартыменту.

Ці трэба таварыць аб той непрыемнасці, якую перажылі дзецы, прышоўшы ў школу на першыя заняткі ў старой форменай сукенцы або ў старых чаравіках. А такія выпадкі былі. Прадпрыемствы Міністэрства лёгкай прамысловасці БССР за дзевяць месяцаў не дадалі многа пар абутку, паліто, сукенак і касцюмаў для школьнікаў. План выпускаваўняных сукенак, школьнага абутку, дэмісезонных шарсцяных паліто для хлопчыкаў і форменных шарсцяных сукенак недавыкананы.

Яшчэ горш паставаўна справа ў сістэме прамысловай кааперацыі. Дзевяцімесячны план дзіцячага абутку намнога недавыкананы, а летняга абутку — тэкстыльных туфелек — не выпушчана ні адной пары. Не выкананы планы выпуску валёнак, паліто, касцюмаў, сукенак. Прямысловыя арцелі абавязаны выпускаць 30 проц. дзіцячага асартыменту ў адносінах да агульнага плана ў грошовым выражэнні. Але дзіцячыя рэчы дзешавеі па цене, і таму некаторыя гаспадарнікі, забываючы пра дзяцей, выпускаюць асартымент выключна для дарослых, загадзя ведаючы, што за гэтае парушэнне з іх ніхто строга не спытае.

З вялікай неахвотай пашывае дзіцячае адзенне швейная майстэрня Мінпромгандлю (кіраунік т. Катэнка). Майстэрня імкнецца выконваць вытворчы план у грошовых адносінах, а не ў асартыменте.

Мінская абутковая фабрика імя Тэльмана вырабляе дзіцячы абутак пераважна малых нумароў (22 — 23), зусім не лічачыся з інтэресамі пакупнікоў. Гэтай няправільнай практицы паасобных кіраунікоў пара пакласці канец.

Каб пераканацца ў абмежаванасці дзіцячага асартыменту, даволі зайдзіці ў дзіцячы магазін № 9 г. Мінска.

Тут вы не знайдзецце самых звычайных рэчаў.

Пакупнікі пытаюць:

- Скажыце, калі ласка, рукавіцы ёсць?
- Няма.
- Шалікі ёсць?
- Няма.
- Ці ёсць чаравікі нумар 33 — 34 для хлапчука?
- Няма.

Склад магазіна завалены дзіцячым абуткам малых памераў, а для школьніка тут не знайдзеш ні абутку, ні фланелевай сукенкі, ні лыжнага касцюма, ні верхній вопраткі. Нельга купіць і дробныя рэчы — распащенкі, пялёнкі для новонароджанага. Іх можна набыць толькі поўным камплектам.

Кніга скаргаў і прапаноў у магазіне № 9 перапоўнена скаргамі. Грамадзянін Рудзько на працягу тыдня не змог набыць чаравікі 26 нумар. Пакупнік Дуралёў, які пражывае на плошчы Свабоды, 41, скардзіцца, што доўгі час не можа знайсці ў магазіне патрэбнага размеру шапкі, і г. д.

У вялікім новым універмагу, які нядайна адкрыўся ў Мінску, можна набыць дзіцячыя рэчы ў больш шырокім асартыменте. Але нельга забываць пра ўсю рэспубліку, якую таксама неабходна забяспечыць больш шырокім і рознастайным дзіцячым асартыментам.

Вельмі важна, каб прадукцыя для дзяцей паступала ў продаж своечасова, без спазненняў. Абавязак гандлюючых арганізацый — сачыць за тым, каб летам магчыма было набыць для дзіцяці саколку, панамку, лёгкі касцюмчик, сандалікі, а зімой — цёплыя рэчы.

У вялікім даўгу перад дзецимі мясцовая прамысловасць і промкааперацыя. Яны нік не хочуць наладзіць выпуск прыгожых, моцных і танных цацак. Даволі сказаць, што ў Беларусь — краіну, багатую лесам, — увозяцца фанерныя качалкі з Одэсы, драўляныя аўтамабілі з Рыгі, лялькі, набітыя апілкамі з Іванава. Усе завадныя цацкі таксама прывезныя. Транспорт загружаецца перавозкай з іншых рэспублік такіх рэчаў, якія можна і неабходна вырабляць на месцы.

Вялікую ролю ў стварэнні прыгожага і зручнага адзення для дзяцей павінен адыграць Мінскі дом мадэлей. Зараз ён працуе над стварэннем мадэлей для вясенне-летняга сезона 1952 года і мадэліраваннем зімовай і асенняй адзежы. Справа гонару калектыва — распрацаваць для дзетвары найбольш прыгожыя, практычныя і зручныя фасоны вопраткі з вышыўкай і аддзелкай. Нашым мадэльерам не шкодзіла-б пазнаёміцца з работай рыжскіх мадэльераў, якія выключную ўвагу ўдзяляюць дзіцячаму адзенню.

Нашы магчымасці зараз вельмі выраслі. Мы маєм дабротныя тканіны, рознастайную сырavіну, высокую тэхнічную аснашчонасць фабрык, выдатных майстроў вытворчасці. У нас ёсьць усе магчымасці стварыць багаты асартымент адзення і абутку для дзяцей усіх узростаў. Задача Міністэрства лёгкай і мясцовай прамысловасці, промкааперацыі — пабаявому ўзяцца за выкананне гэтай важнейшай і неадкладнай задачы.

# БАРАЦЬБІТ ЗА МІР І ДЭМАКРАТЫЮ

І МЯ Сун Цзін-лін — удавы вялікага кітайскага рэволюцыянара Сунь Ят-сена — шырока вядома не толькі ў Кітаі, але і далёка за яго межамі. Прыяцелі міру, што стаяць на варце бяспекі народаў і не навідзяць агрэсію, вымаўляюць імя гэтай цудоўнай жанчыны з любою і пашанай. Усё прагрэсіўнае чалавецтва сустрэла вестку аб уручэнні ёй Міжнароднай сталінскай прэміі «За ўмадаванне міру паміж народамі», як справядлівук даніну павагі не толькі да самой Сун Цзін-лін, але і да ўсяго вялікага кітайскага народа, за вызваленне і шчасце якога яна змагаецца ўжо звыш сарака год.

\* \* \*


Маладосць Сун Цзін-лін супала з вялікім рэволюцыйнымі выступленнямі кітайскіх народных мас. Гэтыя падзеі адбыліся пад уплывам рускай рэволюцыі 1905 года і прывялі ў 1911 г. да падзення іншаземнай маньчжурскай імператарскай дынастыі. Новы рэспубліканскі ўрад, створаны ў выніку гэтых падзеі, узначальваўся правадыром шырокага дэмакратычнага руху, які разгарнуўся ў краіне, — доктарам Сунь Ят-сенам.

Сун Цзін-лін прыйшла ў гэты рух маладой дзяўчынай. Усю палымянасць юнацкага сэрца яна аддае справе барацьбы за вялікія ідэалы вызвалення сваёй шматпакутнай радзімы ад тыраніі іншакраіннага імперыялізма і ўнутранай феадальнай рэакцыі. З першых дзён утварэння рэволюцыйнага ўрада Сунь Ят-сена яна працуе ў апараце гэтага ўрада як адна з давераных яго супрацоўніц, а калі Сунь Ят-сен вымушан быў пасля паражэння эміграваць, яна едзе разам з ім. У 1915 г. яна становіцца яго жонкай і непасрэдным памочнікам у барацьбе, а пасля яго смерці — верным прадаўжалінікам лепшых яго ідей.

\* \* \*

Рэволюцыю 1925 — 1927 гг.. — новы магутны ўздым нацыянальна-вызваленчага руху, які наспіваў яшчэ пры жыцці Сунь Ят-сена, Сун Цзін-лін сустрэла з захаплением. Яна выступае на мітынгах, піша артыкулы, натхніе дэмантрантаў. У 1926 г. яе выбіраюць членам урада і членам ЦВК Гаміндана. Але буржуазная рэакцыя ўжо звіла сабе гніздо ў рэволюцыйных цэнтрах. Спее змова Чан Кай-шы. 14 красавіка 1927 г. гэты найміт чужа-

земнага імперыялізма — амерыканскага, японскага і англійскага — рабіць контррэволюцыйны пераварот і топіць у крыві завеёвы народа. Мільёны рэволюцыйных рабочых, сялян і інтэлігентаў палі ад рук гамінданаўскіх апрычнікаў.



Сун Цзін-лін

Сун Цзін-лін публікуе дэкларацыю да народа, у якой называе Чан Кай-шы агентам чужаземнага імперыялізма і заяўляе аб сваім выхадзе з ЦВК Гаміндана і з гамінданаўскага ўрада.

На поўдні супроць Чан Кай-шы ўзнімаеца паўстанне рэволюцыйных палкоў Е Тіна і Хо Луна. Сун Цзін-лін едзе да паўстанцаў і выбіраеца там членам новага рэволюцыйнага ўрада.

Але сілы рэволюцыі церпяць паражэнне. Сун Цзін-лін вымушана эміграваць. Яна едзе ў СССР.

«Адной з мэт майго падарожжа, — заяўляе яна ў Маскве, — з'яўляецца тлумачэнне грамадской думцы свету, што тыя, хто правіць зараз у даліне Янцзы, называючы сябе прадстаўнікамі нацыянальнага Кітая, не управе гаварыць ад імя кітайскіх мас...

Я прыехала ў Москву, — гаворыць яна далей, — каб выкананы завет Сунь Ят-сена. Перад смерцю Сунь Ят-сен прасіў мяне наведаць Москву і ад імя

рэвалюцыйных мас Кітая запэўніць Савецкую Расію ў тым, што мы ўмеем паніць супрацоўніцтва яе народаў з намі ў мінулым і выказаць упэўненасць у тым, што гэта супрацоўніцтва будзе прадоўжана і ў гады барацьбы, якія стаяць перад намі ўперадзе».

Амаль 22 гады прайшли з таго часу да вялікай перамогі кітайскага народа, якая дасягнута была пад кіраўніцтвам кітайскай комуністычнай партыі і яе правадыра т. Мао Цзе-дуна і прывяла да ўтварэння Кітайскай Народнай Рэспублікі. Для Сун Цзін-лін яны напоўнены былі суровай барацьбой, якую яна вяла разам з усім народам супроць чужаземнай няволі і гамінданаўска-феадальнай рэакцыі. Гэта была цяжкая і небяспечная барацьба. Ахранікі Чан Кай-шы не раз пагражалі расправай Сун Цзін-лін, патрабуячы, каб змоўк яе голас пратэсту. Яна адказвала толькі гнеўнай пагардай, прадаўжаючы ў саюзе з кітайскімі комуністамі кликаць народ на барацьбу за адзінства і выратаванне краіны.

Капітуляцыя перад японскімі разбойнікамі, якія захапілі багацейшыя трох паўночна-ўсходнія правінцыі і праніклі, пры патуранні і са згоды Чан Кай-шы, у паўночна-заходні і паўночны Кітай, выклікала буру пратэсту ў краіне. Компартыя кліча да барацьбы з агрэсарам. Сун Цзін-лін стварае ў 1933 г. Антыімперыялістичную Лігу, куды ўваходзіць найбольш смелая частка патрыятычнай настроенай моладзі. На ўсёй краіне па закліку Сун Цзін-лін ствараюцца антыяпонскія асацыяцыі, якія арганізуюць баявыя антыяпонскія дэманды і мітынгі.

Сун Цзін-лін энергічна выступае за ажыццяўленне лозунга компартыі аб стварэнні адзінага нацыянальнага фронта. З гэтай мэтай яна актыўна працуе ў радах Усекітайскай асацыяцыі нацыянальнага выратавання і публікуе таксама ад свайго ўласнага імя адозву, у якой патрабуе аўяднання народа для барацьбы з японскім агрэсарам і стварэння дэмакратычнага ўрада.

У краіне ў гэты час панаваў ужо жорсткі тэрор. На плошчах Пекіна, па прыкладу гітлераўскай Германіі, раскладаліся вогнішчы з кніг дэмакратычных пісьменнікаў — кітайскіх і зарубежных. Турмы былі перапоўнены. За малейшыя неасцярожнае слова чалавек бясплатна знікаў у чанкайшыскай ахрани. І ўсё-ж голас любімай народам Сун Цзін-лін настолькі пераконаў, што ёй удалося сабраць пад сваёй адозвай паўтара мільёна подпісаў.

\* \* \*

Перамога народнага ладу ў Кітai дала магчымасць Сун Цзін-лін разгарнуць усе свае сілы ў якасці дзяржаўнага дзеяча. Яна была выбрана адным з шасці намеснікаў старшыні Цэнтральнага народнага ўрада. Побач з гэтай вялікай дзяржаўнай работай яна вядзе велізарную грамадскую работу, накіраваную на карысць свайго народа і на захаванне міру ва ўсім свеце. Яна — член Сусветнага Совета Міру, яна — намеснік старшыні Таварыства совецка-кітайскай дружбы, яна — старшыня Асацыяцыі Народнай дапамогі.

Справе барацьбы з падналышчыкамі вайны і іх выкрыццю яна аддае ўесь запал свайго пальмянага сэрца, усю сілу свайго вострага розуму.

Побач з дзяржаўнай дзеянасцю Сун Цзін-лін вядзе таксама велізарную грамадскую работу ў якасці старшыні Нацыянальнай Асацыяцыі Народнай дапамогі. Варта крыху падрабязней спыніцца на гэтым.

Пасля перамогі народнага ладу ў Кітai, урад сутыкнуўся з велізарнымі цяжкасцямі: эканамічнай разрушай, масавым беспрацоўем, голадам, дзіцячай беспрытульнасцю, паводкамі і засухамі, выкліканымі заняпадам ірыгацыйнай сістэмы, сродкі на рамонт

якой дзесяткамі год раскрадаліся працяжнымі чыноўнікамі. Урад разгарнуў гіганцкую работу для пераадолення ўсіх гэтых цяжкасцей. Але патрэбна была і мабілізацыя грамадскіх сіл. Асацыяцыя Народнай дапамогі, на чале якой стаіць Сун Цзін-лін, і стала цэнтрам гэтай мабілізацыі. Гэта асацыяцыя вядзе растлумачальную, арганізтарскую і культурна-выхаваўчую работу на народных будоўлях па рамонту плацін, будаўніцтву дамб, каналоў, дарог, арганізуе больніцы і яслі, аказвае рознага роду матэрыяльную дапамогу.

Асаблівую ўвагу Сун Цзін-лін асацыяста аддае справе дапамогі жанчынам і дзецям Кітая. І тут яна глядзіць далёка ўперад. Ёю створана спецыяльная арганізацыя — так званы Інстытут народнага добрабыту, які ўваходзіць у Асацыяцыю Народнай дапамогі. Інстытут арганізуе (галоўным чынам у прафесійных цэнтрах) рознастайныя паказальныя жаночыя і дзіцячыя ўстановы — поліклінікі, больніцы, яслі, дзіцячыя палацы культуры і дзіцячыя тэатры. Іх вопыт распаўсюджваецца потым па ўсёй краіне. Многа тут зусім новага для Кітая. Так, створаны інстытутам дзіцячы тэатр з'яўляецца першым дзіцячым тэатрам у краіне. У

ім усе ролі выконваюцца дзецьмі. Тэатр мае ўласны дзіцячы аркестр і ўласную дзіцячу танцавальную группу.

\* \* \*

Урачыстая цырамонія ўручэння Міжнароднай сталінскай прэміі, як вядома, адбывалася 18 кастрычніка гэтага года на радзіме Сун Цзін-лін — у Кітai. Перадаючы ёй залаты медаль, член Камітэта па Міжнародных сталінскіх прэміях совецкі пісьменнік Ілья Эрэнбург сказаў, звяртаючыся да Сун Цзін-лін: «Вы змагаліся за тое, каб Кітай з вотчыны чужаземных разбойнікаў стаў аплотам свабоды і міру ў Азіі. Я перадаю медаль з ізабражэннем Сталіна — жанчыне, якою ганарыцца Кітай. Гэта адно са сведчанняў той любві і глубокай павагі, з якімі адносіцца да кітайскага народа ўсе совецкія людзі».

Жыццё Сун Цзін-лін, поўнае суровай барацьбы і небяспек у мінульм і радаснай творчай дзеянасці на карысць свайго народа ў новым Кітai, — натхняючы прыклад не толькі для жанчын прыгнечаных краін Усходу, але і для жанчын усяго свету.

Т. ЦВЯТКОВА.

ЯО ЦЗІН

Апавяданне

# ПРА САМУЮ ВЯЛІКУЮ ЛЮБОУ

Мал. В. Ціхановіча.

**A**ДНОЙЧЫ праходзячы ўсцяж цягніка, разбітага амерыканскай авіяцыяй (мне, як начальніку механічнай майстэрні пры станцыі на паўночным беразе ракі Ялу, часта даводзіцца аглядаць пашкоджаныя чыгуначныя саставы), я пачуў за спіной крокі.

«Хто-б гэта мог быць?..» — падумаў я і, аглянуўшыся, убачыў маю жонку Кім Дон-гі.

Гэта мяне здзвівіла.

Жонка працавала старшай медыцынскай сястрой і рэдка адлучалася са шпіталя ў рабочыя гадзіны. Толькі якая-небудзь неадкладная справа магла прывесці яе сюды.

«Што магло здарыцца?»

Я супыніўся, мяркуючы, што яна, мабыць хоча паведаміць пра аднаго чалавека, які быў ранены ў час паветранага нападу і цяпер знаходзіўся ў шпіталі.

— Ну, што з тым параненым таварышам? — запытаўся я. Дон-гі не адказала і толькі паківала галавой.

У руках у яе быў шарсцяны світар, які яна да гэтага вя-

зала і завіхалася закончыць, ведаючы, што мне холадна ў адной куртыцы, хоць я нічога не казаў ёй аб гэтым.

Зауважыўши праращаную кулямі сцяну вагона, Дон-гі хутка працягнула мне світар, падышла і пачала разглядаць, абмацаўшы прабоіны.

— Атрымала пісьмо з Сеула... — сказала яна. — Маці піша, што амерыканскія самалёты нікому не даюць жыцця. Бамбяць дзень і ноч.

Са мной жонка заўсёды гаварыла на мәй мове, таму што ўладала кітайскай шмат лепш, чым я — карэйскай. Радзілася яна, праўда, на тым баку Ялу, але жыла на кітайскай зямлі і была выгадавана ёю.

Я пільна паглядзеў у твар жонкі, падумаў, што яна чагосьці не дагаварвае. Твар яе быў непранікнёным.

— Як ты адлучылася сёння? — запытаўся я, не ведаючы, што сказаць.

Дон-гі маўчала, задуменна перабіраючы пальцамі прабоіны ў сцяне вагона і неяк дзіўна ўсміхаўшыся.

— Вяртайся сёння раней. Я буду чакаць... — прамовіла яна, нарэшце, і ўздрыгнуўшым голасам дадала:

— Мне трэба пагаварыць з табою.

— Добра, калі ўдасца, — паабяцаў я.

Яна пастаяла яшчэ нейкі час, потым, ускінуўшы галаву, ступіла цераз рэйкі, перасекла паваротны круг і схавалася.

Промні сонца, пранізываючы ўжо халоднае паветра, залівалі познім асеннім цяплом чыгуначныя саставы, вугальны склад, вадакачку, ацынкованыя дахі майстэрнань і новыя цагляныя карпусы рабочых інтэрнатаў.

«Усё гэта цяпер наша, — з гонарам думаў я, вяртаючыся да сябе ў майстэрню. — Усё ў нашых руках, мы тут гаспадары. Вось яно — пачатак шчаслівых дзён, і мы нікому не дазволім парушыць гэта наша новае жыццё!»

Усюды кіпела праца, плённая пабудова. Рабочыя спаборнічалі, аднаўляючы тое, што разбураў чужаземныя драпежнікі. Гэта быў гнеўны адказ кітайскага народа на варварскія бамбардыроўкі амерыканскай авіяцыі.

\* \* \*

Мне не давялося вярнуцца дадому заўідна. Калі я падыходзіў да нашага інтэрната, ужо наступіла нача.

Я штурхнуў дзвёры і ўвайшоў. Дон-гі сядзела каля стала і цыравала дзіцячу ватовачку. Маленькая лямпа цьмяна асвятляла яе распушчаныя валасы.

Я памыўся, падышоў і сеў побач.

— А світар мне якраз у час. — весела сказаў я, жадаючы парадаваць жонку.

Дон-гі ўткнула іголку і паклала зацыраную ватовачку.

— Становіца халадней, — растлумачыла яна. — Трэба хутчэй аднесці гэта Лунуменшаму.

Лун-меншы наш восьмігадовы сын. Мы назвалі яго так, у памяць малодшага брата Дон-гі Кім Лун-цю, які загінуў, змагаючыся з японцамі.

Я наліў у кварты вару. Адну паставіў на стол для сябе, другую працягнуў жонцы. Яна ўзяла яе абодвумя рукамі, паднесла да губ і супыніла на мне сумны позірк.

— Ты хацела пагаварыць, пра штосьці, — намякнуў я.

Яна маўчала, працягваючы ўсё так-жэ ваўпор глядзець на мяне:

— Што ў цябе за справа?

Дон-гі памаўчала яшчэ, сербанула некалькі разоў і апусціла вочы:

— Кожны хоча добра жыць і кожны хоча быць шчаслівым...

Яна зноў зазірнула мне праста ў твар.

— Правільна! — згадзіўся я. — і цяпер у нас у Кітай такое добрае і шчаслівае жыццё.

Дон-гі паківала галавой.

— Толькі ніхто не складзе сабе шчасця, калі будзе ўхіляцца ад сваіх абавязкаў.

Гэта былі яе любімыя слова, і я не аднойчы чуў іх за час нашага дзесяцігадовага сумеснага жыцця. Але чаму зараз яны прышлі ёй на думку?

Жыццё наша наладзілася, мы не адчувалі патрэбы. Дон-гі ўжо не нервавалася, як раней, стала зусім спакойнай. У нас быў здаровы і дужы хлопчык. Калі наставалі канікулы, мы накіроўваліся ў школу і прыводзілі яго дадому. Колькі было радасці і гаворкі.

Калі здараўся вольны час (цяпер гэта часамі бывала), мы хадзілі з Дон-гі на рынок па пакупкі ці праста вечарамі шпацыравалі па беразе Ялу. Работа ў нас была, мы абодва любілі сваю працу. Чаго-ж ёй неставала?..

— Навошта ты сказала зараз, што ніхто не складзе сабе шчасця, калі будзе ўхіляцца ад сваіх абавязкаў? — недаўменна запытаўся я. — Што гэта ты маеш на думцы?

— Я шмат думала апошні час... — пачала яна і спынілася, нібы падшукваючы слова.

Я чакаў.

— ... Мне даўно хацелася табе сказаць аб гэтym, але ўсё

неяк... Цяпер я цвёрда паразыла. Мне патрэбна... Я павінна! — паправіла яна. — Я павінна вярнуцца ў Карэю.

Квarta ўздрыгнула ў маёй руцэ. Я быў ашаломлены тым, што пачуў.

Вось чаму яна так завіхалася звязаць мене світар і зацыраваць зімнюю ватовачку сыну.

За гэтыя дзесяць год мы не разлучаліся з жонкай ні на адзін дзень, і я даўно звыкся з думкаю, што Кім Дон-гі — частка майго жыцця, непадзельная частка мяне самога.

— Ты сапраўды хочаш ехаць у Карэю? — перапытала я, усё яшчэ спрабуючы пераканаць сябе, што не зразумеў жонку.


Дон-гі сцвярджала кіёнула.

— Не! — не вытрымаў, крыкнуў я. — Ты нікуды не падзеш! Я не дазволю табе! І замоўкні!

Я сам разгубіўся, таму што ніколі не быў грубы з жонкаю.

Настала цяжкое маўчанне.

Здавалася, Дон-гі не адразу мяне зразумела, але потым



у яе шырокіх адкрытых вачах я ўгледзеў разачараванне здзіўленне.

— Што ты хочаш гэтым сказаць? — насцеражылася яна. Я маўчала.

— Не, — ціха працягала Дон-гі. — Ты не можаш пярэчыць майму ад'езду. Згадзіся, што ты не тое хацеў сказаць. Гэта зусім не твае слова. Ці трэба казаць, як цяжка мене ехаць ад вас і што я перажываю? Але ці лёгка заставацца тут? Ці магу я быць шчаслівай, калі ворагі забіваюць і здезекруюцца над майм народам?..

Я адчуў, што канчаткова збіты з панталыку. Я ведаў, што многія карэйскія таварыши з нашага раёна ехалі на радзіму, каб змагацца супроты амэрыканскіх агресараў, але гэта-ж былі маладыя, дужыя мужчыны. Як магло мне прысці ў галаву, што Дон-гі — ужо змораная жанчына і маці майго сына — адважыцца на такі крок? Няўжо праца, якую яна нясе тут, нічога не варта? Хіба праца ў чыгуначным шпіталі на граніцы не мае для яе ніякага значэння? Ды і што-ж тады будзе, калі яна паедзе? Мне здалося, што шчасце нашага жыцця, за якое мы так доўга змагаліся, разаб'ецца нашэнт.

Я ўсхапіўся, пачаў хадзіць па пакоі. На вочы мне трапілася ватовачка Луна. Я ўзяў яе ў рукі, беражліва, быццам сына, і ступіў да Дон-гі. Але калі я загаварыў, мне здалося, што гэта былі не мае слова, быццам хтосьці іншы сказаў іх:

— А як-же наш хлопчык? Хто будзе клапаціца аб ім?

Комкаючы ў руках хустку, яна моўчкі паглядзела на мяне з мальбой і дакорам.

Расцінуты яе маўчаннем, я асунуўся на зэлік, усведаміючы, што бяссільны перад гэтай цвёрдай духам карэянкай, з якой пражыў столькі год і якую, выходзіць, так мала ведаў. У галаве маёй раптам выразна паўстаў малюнак нашай першай сустрэчы дванаццаць з лішнім год назад...

Здарылася гэта зімой 1937 года.

Мне ўспомніліся і буйныя сняжынкі, якія вецер кідаў у вар, і горы, даліны, пакрытыя скарынкай лёду, і змрок буночага лесу.

У раёне Хэйхэгана наш партызанскі атрад сустрэўся з іпонскім лясным патрулем. Марудзіць было нельга, раздумаць — некалі. Камандаванне вырашыла рухаць атрад на лучэнне з партызанамі, якія дзейнічалі па суседству. Я апыўся ў ліку тых, якіх пакідалі для прыкрыцца ад выходу галоўных сіл.

Быў з намі малады шаснаццацігадовы карэец Кім Лун-цю. Ацьку яго замучылі японцы. Яны лілі яму ў рот бензін дае пары, пакуль ён не памёр. Маці ўцякла. Сястра, старэйшая Кім Лун-цю на два гады, з дапамогаю шчырага сябра ям'і пераправілася цераз Ялу на кітайскі бок і таксама партызаніла дзесьці.

Калі наша група заняла абарону, каб стрымаць японцаў, мы загадалі Кім Лун-цю, які быў яшчэ падростак, непрыкметна пранікнуць паўз ворагаў і дагнаць нашых пайшоўших. Кле ён бясстрашна кінуўся ў самую гушчу боя, падняў чысьці вінтоўку і пачаў адстрэльвацца. Ён паваліўся ад асколка варожай міны, які трапіў яму ў галаву.

Наш паліткамісар загадаў мне аднесці Кім Лун-цю да сваіх. Я ўзваліў параненага на плечы і па калені ў снягу пабрыў а лесу.

Цямнела. А ў лесе было ўжо зусім цёмна. Круціла і мяла звіруха.

Я адараў рукаво сваёй кашулі, моцна забінтаў рану ім Лун-цю, але праз павязку кроў прадаўжалася сачыцца. Ун-цю дрыжэў ад холаду, і мне давялося закутаць яго ў сваю атоўку.

Я ішоў доўга і мне здалося, што ніколі не будзе канца гэтыму цяжкаму шляху. На світанні я ўжо зусім выбіўся з лі. У лесе сустрэў чалавека са штаба якогасці партызанскага атрада. Ён падбег да мяне і калі загаварыў, я ўбачыў, то гэта — жанчына. Яна прапанавала сваю дапамогу, а я ішоў так змардованы... Я прагнуў адпачынку, хоцьбы самага звялічкага.

Мы памяняліся: яна аддала мне сваю вінтоўку, а я ёй — раненага байца. Але па тым, з якой цяжкасцю яна ўзваліла спіну сваю ношу і як сагнулася пад ёю, я зразумеў, што па яе гэта сіле. Як не дарагі адпачынак, чалавече жыцця — даражэй. Паранены адчуваў сябе зусім кепска, і калі яго яшчэ ўпусціць — бяды!

— Давай ужо я сам. Табе цяжка. Пакажы дарогу.

— Даўк гэта-ж хлопчык! — адгукнулася яна, але спатыклася і павалілася-б, каб не падхапіў яе.

— Не данясеш. Давай сюды! — ужо настойліва сказаў я. Яна збочыла, прыбавіла крок, робячы выгляд, што для яе не складае ніякай цяжкасці, і спытала:



— Як яго завуць?

— Кім Лун-цю.

Яна раптам спынілася і беражліва апушціла параненага на зямлю. Я спалохахся, не разумеючы, што яна робіць. Жанчына чыркнула запалку, схілілася над смяртэльнай белым тварам маладога байца і ўзяла на мяне поўныя слёз вочы.

— Мой брат. — прастагнала яна.

Перада мной зноў узник яе твар, ясны і ласкавы, з чырвоным, быццам вішня, ротам, белымі, як рысы, зубамі. І, угледзеўшыся зараз у твар Кім Дон-гі, я пры цымяным святле лямпачкі адразу пазнаў рысы дзяўчыны, з якой спаткаўся ў тыя герайчныя гады партызанская барацьба.

Цяпер гэта дзяўчына — мая жонка і маці майго сына. Працяклі гады, змяніўся толькі зневіні воблік Дон-гі. Яе моцны дух і высокае пачуццё доўгу нішто не магло злаца... Гэта пачуццё заўсёды надавала

Дон-гі сілы ў цяжкія хвіліны жыцця і не раз падтрымівала мяне самога, калі я паддаваўся слабасці...

Чым больш удумліваўся я ў наша мінулае, тым ясней становілася мне, як дробязны і нікчэмны асабістый пачуцці, якія апанавалі мяне зараз, у парыўнанні з вялікай і высокароднай любоў да радзімы, якую несла ў сваім сэрцы Дон-гі.

З тae пары, як у Маньчжурыі расцвіло новае жыццё, прашло ўсяго два гады. І гэтых двух год было дастаткова, каб я супакоіўся, зрабіўся бяспечным. Што засталося ад мяне вялікай ваяўнічасці?..

Раздум'е маё перарвала пытанне жонкі. Голос яе быў ціхі, а слова не злосныя, але мне здалося ў іх суроавае асуджэнне:

— Скажы, якое права маю я жыць тут у дастачы і супакоі, калі радзіма мая ў такой небяспечы?

Я адказаў самому сабе:

«Але, Дон-гі. Твой доўг вярнуцца ў Карэю. Твой доўг дапамагчы свайму народу прагнаць амэрыканскія самалёты, якія разбураюць мірныя сёлы, і амэрыканскіх салдат, якія здзекуюцца над свяшчэннай зямллёй радзімы».

Я яшчэ не сказаў гэтага ўголос, хоць ужо зразумеў, што з нас правы. Вядома, я какаў жонку, любіў сваё наладжанае жыццё, здабытае гадамі пакут і пазбаўлення, але ці мог я дзеля асабістых інтэрэсаў ісці наперакор самаму вялікаму і самаму высокароднаму з чалавечых пачуццяў? Ды і хіба супакой гэтага жыцця так ужо непахісны, і яму нішто не пагражает?

Не, пакуль існуюць на свеце людзі, мэта якіх раздзімаецца агонь вайны, мы не можам быць упэўнены ні ў сваім шчасці, ні ў шчасці сваіх дзяяцей. Трэба быць пільным, быць ваяўнічым!

У мяне мільгнула думка, такая простая і зразумелая, што я здзівіўся нават, чаму яна раней не прыходзіла да мяне.

Перад маймі вачыма праплылі твары старэйшых баявых сяброў, паплечнікаў у партызанскай барацьбе. Як шмат было сярод іх карэйцаў, якія самаахвярна змагаліся за вызваленне мяне радзімы. Хіба не яны дапамаглі нам устанавіць у сябе тое шчаслівае жыццё, якім я цяпер цешуся? Хіба я не ў даўгу перад карэйскімі братамі? Ды і хіба агонь вайны, распалены амэрыканскімі агресарамі па той бок Ялу, не пагражает гэтаму кітайскому берагу, а самалёты амэрыканцаў не скідаюць смертаносны груз на кітайскія сёлы? Значыць, справа кітайскага і карэйскага народа — агульная справа. І ці не пара мне заплаціць свой доўг?.. Урэшце рэшт, рамонтная майстэрня на час абыйтдзеца без мяне. Што-ж датычыцца Луна-меншага, яго можна пакуль пакінуць у школе. Гэта-ж застаюцца там дзееці і на канікулы...

І, нібы адгадаўшы маю думку, жонка прыблізілася да мяне, і я адчуў на сваёй шчаце яе гарачае дыханне. Я хутка абрарнуўся да яе. Дон-гі ўсміхалася.

# Дзялія расцвіае

Адам РУСАК

На Дон і на Волгу,  
У пяскі Кара-Кума,  
Са сталінскім словам,  
Са сталінскай думай

Прышлі сюды людзі  
З Рації, Урала.  
З тайгі і Каўказа  
Пустыня іх звала.

Прышлі з Беларусі,  
Прышлі з Украіны,  
З усходу, заходу  
Совецкай айчыны.

Прышлі у пустыню  
Совецкія людзі,  
На подзвігі песня  
Іх кліча і будзіць.

Яны не гарматы  
Прывезлі да бою,—  
Вязлі экскаваторы  
Людзі з сабою.

Не норы-траншэі,  
Не доты-акопы,—  
Капаюць қаналы  
У пясках землякопы.

Ім Сталін даў сілу,  
А сіла такая,  
Што рушыць і горы  
І ветры спыняе.

За край гэты людзі  
Жыццё аддавалі,

Не шкода ім сіл,  
Каб палі красавалі.

Прышлі яны з праўдай  
І воляю мужнай,  
Іх песня здружылася  
З працаю дружнай.

І светач комуны  
Устае па-над Волгай,  
З глыбінь уздымаюцца  
Быстрыя воды.


І светач комуны  
Устае над палямі,  
Сцяпныя прасторы  
Асвецяць агнямі.

Дзе Волга із Донам  
На векі сальюцца,  
Гам нівы, як мора  
У палях скальхнуцца.

За шчырую працу  
Людзям у адплату,  
Надарыць краіна  
Ураджаєм багатым.

Цалуе зямля  
Людзям рукі і ногі,  
Жыццё што прынеслі  
У сцяпныя разлогі.

Дзе Сталіна думы,—  
Там шчасце зямля дасць,  
Дзе Сталіна слова,—  
Там песні і радасць.



# НА ВЯЛІКАЙ БУДОУЛІ МІРУ

114 № 11

ўнізе велічная Волга, і спякотныя вятры з заволжскіх стэпаў галілі дзламітавыя скалы.

I вось тут, на Самарскай луцэ, зараз небывалае ажыўленне. Спяшыць па рацэ буксірныя судны, на бэржах — цэгla, жалеза, вална, будаўнічы камень. Цягнуцца даўжэзныя плыты лесу. На берагах усяды новыя прычалы. Ля падножжа гор растуць пасёлкі, распрацаваны новыя кар'еры, узводзяцца цагельныя заводы, пракладваюцца дарогі і лініі электраперадачы.

Па ўсіх Жыгулях на гарах і ў далянах стаяць вышкі. Гэта геолагаразведчыкі настомна шукаюць будаўнічыя матэрыялы, нафту, вывучаюць багатыя нетры гор і месцы, дзе ў недалёкім будучым, пасля пуску Куйбышэўскай гідрастанцыі, вырастуць новыя прымысловыя гіганты.

Чым бліжэй да Жыгулёўска, тым больше ажыўленне на рацэ і яе берагах. Пароход поўным ходам ідзе ўперад, і ўжо відаць града Магутавых гор. За гэтymі гарамі, на правым беразе знаходзіцца «галоўны напрамак» вялікіх работ. Вось паказаўся ўцёс, па крутой паверхні якога намаляваны вялікі партрэт таварыша Сталіна. Родны правадыр, па ініцыятыве якога пачата тут вялікая будоўля, нібы вітае будаўнікоў знаёмай усмешкай, натхнен ласкавым поглядам.

Ад падножжа Магутавай гары ўдоўж па беразе працягнулася шырокая раўніна. Горы тут расступаюцца, утвораючы роўную пляцоўку. На левабярэжжы яны невысокімі градамі цягнуцца вондаль ад Волгі. На гэтым месцы і будуецца найвялікшая ў свеце гідраэлектрастанцыя. Такога грандыёзнага будаўніцтва яшчэ не ведала гісторыя чалавецтва.

Волга тут перагародзіцца плацінай даўжынёй больш пяці кілометраў. Вонда兹лённая частка плаціны будзе жалезабетоннай. У многаводныя гады з 26-метровай вышыні праз плаціну стане скідацца да 70 тысяч кубаметраў вады ў секунду.

Шырока і далёка разальецца перагароджаная плацінай Волга. Берагі «Куйбышэўскага мора» ў асобных месцах адыйдуць адзін ад другога на 40 кілометраў, а ў даўжыню «мора» працягнецца на 500 кілометраў. Пад'ём

Куйбышэўгідробуд. На пляцоўках будаўніцтва ўсё шырэй разгортваюцца земляныя работы. На здымку: механизаваныя земляныя работы на адным з участкаў Комсамольскага будаўнічага раёна.

Фото М. Кліменкова  
(Фотахроніка ТАСС).

**Куйбышэўгідробуд.** У раёне збудавання катлавана гідраэлектрастанцыі пачалася забіўка металічнага шпунта перамычкі, якая агараджае катлаван. Магутнымі капрамі ў дно Волгі будзе забіта звыш 11 тысяч тон шпунта. На здымку: забіўка шпунта перамычкі.


Фото М. Кліменкова  
(Фотахроніка ТАСС).

**ЕЛЧИА,** шырока многаводная Волга. Велізарным патокам лъеца невычэрпная сіла працаўленай рускай ракі-прыгажуні, ракі-працаўніцы, стараўній карміліцы ямлі рускай.

Мы едзем на пароходзе з Куйбышэўа ў гор. Жыгулёўск, на будоўлю гідавузла. Амаль увесь шлях — каля 70 кілометраў — праходзіць ўдоўж Кыгулёўскіх гор.

Жыгулі! У легендах і песнях народ раславіў гэтыя магутныя і прыгожыя оры, якія малюніча вышыгнулі свае рыбы і адгор'і па волжскіх берагах. Жыгулях знаходзілі сабе прытулак далёя атаманы паволжскай волыніцы;

Жыгулях збіраў свае атрады праваўр сялянскай рэвалюцыі Сцяпан Радзівіл. Многае бачылі стромкія ўцёсы, і то горда ўзняліся над водамі Волгі-тухны. Міналі стагоддзі, а горы толькі не змяніліся. Усё гэта сама іслі стройныя зялёныя сосны па схілах, гэта сама спакойна кацілася



Горкі. На заводзе «Краснае Сор-  
мава» імя А. А. Жданава будуецца  
для Куйбышэўгідрабуда магутная  
землечарпалка «Пяцігодка», якая  
будзе выймаць грунт з глыбіні да  
14 метраў. На здымку: агульны вы-  
гляд землечарпалкі «Пяцігодка».

Фото П. Вазнесенскага.

вады дасягне горада Казані. Па пла-  
ціне пройдуць чыгуначныя і шасейныя  
магістралі. Для пропуску рачных суд-  
наў на левым беразе будуюцца шлюзы.

Волжская вада прывядзе ў рух ма-  
гутныя турбіны, якія ўжо цяпер буду-  
юцца на совецкіх заводах. Куйбышэў-  
ская гідраэлектрастанцыя дасць краіне  
2 мільёны кіловат электрычнай энер-  
гіі. Адсюль ток пойдзе ў сталіцу нашай  
Радзімы — Москву; на прамысловыя  
прадпрыемствы, у гарады і сёлы Ся-  
рэдняй Волгі. Разам з тым велізарныя  
запасы вады будуюць падавацца пры  
дапамозе электрычных насосаў на за-  
сушлівыя землі Заваложжа.


Вялікая задача стаіць перад калек-  
тывам Куйбышэўгідрабуда. Адной  
толькі зямлі павінна быць паднята 150  
мільёнаў кубаметраў, бетону трэба  
укласці 6 мільёнаў кубаметраў.

Адна з асаблівасцей будоўлі заклю-  
чаецца ў тым, што аснова будынка  
электрастанцыі ў значнай сваёй част-  
цы стане на дно ракі. Плаціна нібы  
злучыцца з велізарнейшым будынкам  
гідраэлектрастанцыі ў адно цэлае. Вось і трэ-  
ба адваяваць у Волгі амаль палову яе  
рэчышча. Як гэта будзе зроблены? Со-  
вецкія інжынеры прапанавалі зрабіць  
стальну перамычку пры дапамозе за-  
біўкі стальнога шпунта. Утворыцца  
замкнуты вадаём даўжынёй, прыклад-  
на, у кілометр. З яго выкачаюць ваду.

Над месцам будоўлі заўсёды стаіць  
дымок. Нібы ранішні туман апусціўся  
у гэтую горную даліну. Экскаватары,  
дзесяткі трактараў і сотні машын, у  
тym ліку мінскіх самазвалоў, заняты  
на капанні катлавана. Слупы пылу і  
клубы адпрацаванага газу з матараў  
збіраюцца ў супэльныя воблакі...

Быццам гіганцкая сталёвая вежы,  
стаіць над Волгай кантры. Кожны з іх  
вышынёй 35 метраў. Парапаветраны  
молат падвойнага дзеяння важыць 4,5  
тоны і робіць 120 удараў у хвіліну.  
Мы знаёмімся з закапёршчыкамі. Гэта  
ўсё моладзь Беларусі! Шаснаццаць ком-  
самольцаў у мінулым годзе паехалі з  
нашай рэспублікі ў спецыяльную шко-  
лу ФЗН у Ленінград. Там яны набылі  
гэтую цікавую спецыяльнасць, і цяпер  
ім даверылі адзін з самых адказных  
участкаў вялікай будоўлі.

Чотка, без перабояў працуецца цяж-  
кія молаты. Дваццаціметровы шпунт  
вагой у адну тону закапёршчыкі забі-



ваюць за 15 хвілін. Гэта хутчэй, чым  
устаноўлена нормай. Пачуццё высокай  
адказнасці за даручаную справу на-  
тхніе маладых будаўнікоў на працоў-  
ныя подзвігі.

\* \* \*

Калі пад'яджаць да Жыгулеўска па-  
раходам, то экскаватараў на беразе  
амаль не відаць. Яны працуе цяпер  
на глыбіні 15 — 20 метраў. Толькі на  
экскаватарных стрэлах, як на мачтах  
баявых караблёў, развязваюцца чырво-  
ныя сцягі.

Тут, на волжскім беразе, мы суст-  
рэліся з інжынерам Надзеяй Каравяком.  
Яна калі года назад скончыла Мінскі  
політэхнічны інстытут імя І. В. Сталіна.  
Надзея працуе ў вытворча-тэх-  
нічным аддзеле Жыгулеўскага будаў-  
нічага раёна. Гэты аддзел мае сваю  
кантору — зроблены з дошак барак.  
Але рэдка ўбачыш каго-небудзь з ра-  
ботнікаў за сталамі ў канторы — усе  
яны большую частку дзённага рабоча-  
га часу праводзяць непасрэдна на будоўлі.  
Надзею Каравяка мы ўбачылі  
якраз на катлаване. Разам з дзесятні-  
кам кроначага экскаватара Розай  
Здрыкінай яна выявіала профіль па-  
глыблення экскаватара.

...«Волжская-22», магутнейшая зем-  
лечарпальная машына, нядаўна адый-  
шла ад месца, дзе будзе катлаван гі-  
драэлектрастанцыі, дастаўшы з волжскага дна  
амаль мільён кубаметраў грунту. У ве-  
расні яна яшчэ працевала. І мы ба-  
чылі, як тэхнік-вынаходца Валянціна  
Чарнова, восемнаццацігадовая дзяўчына  
з горада Горкага, адзначала замеры,  
стоячы з тэадалітам на стромкім бера-  
зе. Па 12 гадзін у суткі працевала Ва-  
лянціна і па столькі-ж гадзін трима-  
ліся ў лодцы на рачной зыбі яе ся-  
брóўкі — калгасніцы з прыволжскага  
калгаса. Яны рабілі замер за замерам,

не лічыліся ні з часам, ні са стомле-  
насцю. Яны ведалі, што для работы  
магутнай землечарпальной машыны  
патрэбны тэрміновыя і дакладныя да-  
ныя аб глыбіні волжскага дна.


\* \* \*

У той час, як на правабярэжжы, у  
раёне горада Жыгулеўска, ідуць ра-  
боты па падрыхтоўцы велізарнага кат-  
лавана пад будынак гідраэлектрастан-  
цыі, на левым беразе Волгі, у Комса-  
мольскім будаўнічым раёне, яшчэ ле-  
там пачалося збудаванне ніжняга шлю-  
за. Перш за ўсё павінна быць пабудо-  
вана 4-кілометровая дамба вышынёй  
16 метраў, якая будзе ахоўваць кат-  
лаван шлюза ад вялікіх вод веснавой  
паводкі.

На геаграфічных картах горад Ком-  
самольск-на-Волзе пакуль не ўказаны.  
Але ён расце, будуецца, ствараемы  
энергіяй нашай совецкай моладзі. На  
гэтых месцах стаяў нядаўна высокі  
прыволжскі бор. Роўныя вуліцы пра-  
цягнуліся зараз з канца ў канец юна-  
га горада гідрабудаўнікоў. У толькі  
што адбудаваных дамах адкрываюцца  
клубы, школы, магазіны, бальніцы,  
дзіцячыя яслі.

Кожны дзень набліжае нас да того  
часу, калі ў Жыгулях праз усю шы-  
рыню Волгі праляжа гіганцкая плаці-  
на. Зашумяць турбіны ў велізарнай  
гідраэлектрастанцыі. Электрычны ток  
пойдзе ў Москву, гарады і сёлы Пава-  
ложжа. За плацінай заплешчацца шы-  
рокое сінє «Куйбышэўскае мора». Рачныя  
судны паплынуць праз шлюзы. Берагі Волгі пакрываюцца квітнеючымі  
садамі, на ўрадлівія палі выйдуць  
электрычныя трактары. Яшчэ больш  
пудоўным будзе наша жыццё, яшчэ  
бліжэй падыйдзем мы да светлых  
варшынъ комунізма.


П. БАГАЦЕНКАУ.



## ШКОЛА ПЕРАДАВОГА ВОПЫТУ

(На Гомельскай абласной  
сельскагаспадарчай выстаўцы)

Фото К. Якубовіча.



**Д**ары зямлі і садоў Гомельшчыны, росквіт соцыялістичнай жывёлагадоўлі і розных галін грамадской гаспадаркі — усё, што здабыта стараннаю працай людзей за год, дэманстравалася ў гэтыя дні на абласной сельскагаспадарчай выстаўцы. У павільёнах — сотні самых рознастайных экспанатаў: ад важкіх снопу залацістай пшаніцы да высокаураджайнай бульбы і мясцовага вінаграду. Дэманстраваліся ўраджаі ільну і кок-сагызу, сеяных траў і канатніку. Горы яблыкаў, груш, ранній і позній гародніны ўпрыгожвалі павільёны калгасаў-перадавікоў.

На выстаўку прыбылі тысячи калгаснікаў вобласці. Прыехалі госьці з Палесся і Бабруйшчыны, з Чарнігаўскай вобласці, якая спаборнічае з Гомельскай. З прыўзнятым настроем яны ідуць ад аўтобусаў і машын, расцякаюцца па велізарнай плошчы.

Павільён перадавога ў вобласці Уваравіцкага раёна. Доўгія рады снопу азіміны і ярыны. Раскладзены кок-сагыз, стаіць канатнік, ростам больш як у 3 метры.

— Палюбуйцесь нашым ураджаем, — звяртаецца да гасцей Раман Кавалёў, старшыня калгаса «Чырвоны шлях». — Па 19 цэнтнераў жыта з гектара ўзялі. Мільён рублёў прыбытку будзем сёлета мець.

Экскурсанты цікавяцца высокім ураджаем траў у калгасе, што далі па 3,5 цэнтнера насеяння з гектара, захапляюцца рэкорднымі ўраджаямі мясцовага жыта, угляджаюцца ў рослыя снапы кунатага проса. І чуюцца галасы:

— 140 пудоў збожжа на тарфяніках! Такіх ураджаяў не ведала дакалгасная вёска.

Ідуць далей — і зноў дзіва:

— 110 пудоў азімай пшаніцы з гектара! Гэта чый ураджай?

— Калгаса імя Молатава Гомельскага раёна.


У шматлікіх павільёнах выстаўкі дэманстраваліся поспехі 300 перадавых калгасаў вобласці. Разам са збожжавымі і тэхнічнымі культурамі паказваліся лепшыя гатункі яблыкаў і груш, сакавіты вінаград, які з поспехам вырошчваюць 30 калгасаў вобласці, кавуны і дыні, вянкі цыбулі — ураджай з асушеных тарфянікаў Стрэшынскага раёна.

— 150 цэнтнераў цыбулі з гектара! — дзіву ўзялі экскурсанты.

— Зойдзем у наш павільён, — звярнулася да гасцей з Украіны маладая калгасніца з Рагачоўскага раёна.

У павільёне яркія дыяграмы адлюстроўваюць поспехі вядомага ў рэспубліцы калгаса «Чырвоная дуброва», які ўпершыню на Гомельшчыне сабраў рэкордны ўраджай кок-сагызу — па 85 цэнтнераў карэнняў з гектара.

— Паглядзіце на ўраджай нашага звяна, — звярнулася да гасцей маладая калгасніца.



1. Жывёлагадоўчая ферма калгаса імя Кірава Веткаўскага раёна. Далярка Лубачкіна О. С з каровай «Паня», якая за 7 месяцаў дала 3 150 літраў малака.

2. Агульны выгляд Гомельскай сельскагаспадарчай выстаўкі.

3. У цэнтральным павільёне. Стэнд гародніцтва. Экспанаты соўгаса «Мормаль».

4. Калгас «Чырвоны шлях» Увараўскага раёна зняў сёлета ўраджай азімага жыта па 15 ц з гектара на плошчы ў 420 гектараў і па 16,21 ц на плошчы ў 206 гектараў. На здымку: Калгасніца Н. Емяльянчыкава паказвае наведальнікам жыта.

5. Герой Соціялістычнай Працы звеннівая Н. Філіпава (калгас «Чырвоная дуброва») з карэннямі кок-сагызу.

Экскурсанты распытываюць пра агратэхніку кок-сагызу, цікавіца вопытам Героя Соціялістычнай Працы Н. Філіпавай і А. Сафонавай. Ля экспанатаў пачынаецца своеасаблівая гутарка-лекцыя.

Каб агледзець усё багацце павільёнаў, трэба затраціць некалькі дзён. І экскурсанты, што маюць часу некалькі гадзін, спяшаюць на шырокую плошчу палюбавацца складанай сельскагаспадарчай тэхнікай, жывымі экспанатамі.

— Гэта рысакі Гомельскага конзавода,— паясняе конюх — А там ардэны... Бачыце іх сілу!?

— Адкуль гэтая «Русалка», што дала 9 527 літраў малака за 9 месяцаў? — пытае невысокая жанчына.

— З соўгаса «Мормаль» Стрэшынскага раёна.

У павільёнах жывёлагадоўлі — свіні вагой па 25 пудоў, тонкарунныя авечкі з калгаса імя Кірава Чачэрскага раёна. Даглядчык авечак тлумачыць:

— Такі баран важыць у нас да 86 кілограмаў. За год дае ён па 8 кілограмаў тонкаруннай воўны.

Вось павільён з шлакаблокамі, які належыць калгасу імя Сталіна Гомельскага раёна. Калгас толькі за 9 месяцаў пабудаваў два вялікія агнетрывальня кароўнікі, свіран на 1 000 тон збожжа, тыповую зернесушылку, аўтагараж і кузню. Усебакова развітая арцельная гаспадарка дae калгасу да 2 мільёнаў рублёў прыбыту.

Выходзім на плошчу, дзе дэманструеца магутная совецкая тэхніка, машыны «Гомсельмаша»: сіласны камбайн і сіласарэзка, малатарня «МК-1100».

Выстаўку штодня наведвалі тысячи экскурсантаў. Яны старанна вывучалі вопыт перадавых майстроў соціялістычнага земляробства і жывёлагадоўлі, знаёмліся з дасягненнямі мічурынскай аграбіялагічнай науки.

Наведальнікі пакінулі самыя лепшыя водзывы аб выстаўцы.

«Наведаўшы другую абласную сельскагаспадарчую выстаўку, — пішуць у кнізе водзываў работніцы Гомельскага вінзавода т. Нямцова, Гром, Шаўцова і Хмялёва, — мы пераканаліся ў тым, якіх выдатных поспехаў дабіліся працоўнікі соціялістычных палёў нашай любімай Радзімы. Мы, работніцы, жадаем калгаснікам сельгасарцелі імя Кірава далейших поспехаў у іх плённай рабоце».

Дэпутат Вярховага Совета СССР Е. Страковіч, наведаўшы павільён соўгаса «Мормаль», пакінула такі запіс:

«Многа цікавага і павучальнага ў вядзенні гаспадаркі на балоце ёсьць у павільёне соўгаса «Мормаль». Жадаю далейших поспехаў у атрыманні высокіх ураджаяў усіму калектыву соўгаса».

Выстаўка прадэманстравала поспехі хлебаробаў Гомельшчыны ў развіцці соціялістычнай сельскай гаспадаркі, вопыт майстроў высокіх ураджаяў.

**A. МАТУСЕВІЧ.**



# 30 ГОД

**Б**ОЛЬШЭВІЦКАЯ партыя, совецкі ўрад і асабіста таварыш Сталін заўсёды ўдзялялі і ўдзяляюць велізарную ўвагу ідэйна-палітычнаму выхаванию нашых кадраў, падрыхтоўцы кваліфікованых спецыялістаў, адданых справе партыі Леніна — Сталіна.

Толькі дзякуючы перамозе Кастрычніцкай рэволюцыі, дзякуючы брацкай дапамозе вялікага рускага народа і іншых народаў нашай краіны, дзякуючы настомным клопатам большэвіцкай партыі і нашых правадыроў — Леніна і Сталіна, беларускі народ упершыню ў сваёй шматвяковай гісторыі атрымаў магчымасць стварыць сваю дзяржаўнасць, развіваць сваю соцыялістычную культуру і совецкую перадавую навуку.

30 кастрычніка гэтага года споўнілася 30 год Беларускаму дзяржаўнаму ўніверсітету імя В. І. Леніна.

Гэта выдатная дата ў гісторыі беларускага народа з'яўляецца троумфам ленінска-сталінскай нацыянальнай палітыкі, святам навукі і культуры Беларускай Совецкай Соцыялістычнай Рэспублікі.

З моманту адкрыцця ўніверсітета пачынаецца развіццё ў Беларусі вышэйшай адукацыі і навукі.

На базе паасобных факультэтаў універсітета выраслі і ў 1930—31 гг. створаны Беларускі політэхнічны інстытут імя І. В. Сталіна, Мінскі педагогічны інстытут імя А. М. Горкага, Мінскі медыцынскі інстытут, Мінскі юрыдычны інстытут, Беларускі інстытут народнай гаспадаркі імя В. В. Куйбышэва.

Універсітэт адыграў важную ролю ў адкрыцці Акадэміі навук БССР.

За 30 год Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт вырас у буйнейшы цэнтр навукі і адукацыі, стаў гонарам беларускага народа, любімай вышэйшай навучальнай установай совецкай моладзі Беларусі.

Зараз на 6 факультэтах (фізіка-матэматычным, хімічным, біёлага-глебавым, геолага-геаграфічным, гістарычным і філагічным) навучаецца каля 1800 і на завочным аддзяленні 1200 студэнтаў.

Звыш 60 проц. усей колькасці студэнтаў універсітета складаюць дзяўчата. Толькі ў Совецкім Саюзе жанчына атрымала шырокую магчымасць для прымянення сваіх сіл у навуцы, асьвеце, культуры.


Ва ўніверсітэце створана 35 кафедраў, на якіх працуе 172 чалавекі прафесарска-выкладчыцкага састава.

Кафедрамі універсітета кіруюць акадэмікі і прафесары: Н. М. Нікольскі, В. Н. Перцаў, Т. Н. Годнёў, Н. Ф. Ермоленка, І. С. Лупіновіч, Б. В. Ерафеў, М. Е. Макушок, І. В. Гутараў і іншыя.

За час свайго існавання універсітэт падрыхтаваў каля 8 тысяч кваліфікованых спецыялістаў для совецкай народнай гаспадаркі і культуры, з іх 60 працуе зараз на кафедрах універсітета.

Падрыхтоўка высокакваліфікованых кадраў ва ўніверсітэце ажыццяўляецца праз аспірантуру. За пасляваенны час скончыла аспірантуру 67 чалавек, многія з іх ужо маюць вучоне званне дацэнта і прафесара. Зараз у аспірантуры па розных спецыяльнасцях навучаецца 80 чалавек.

Толькі за пасляваенныя гады на Вучоным Совеце уні-



На здымку: карпусы Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта імя В. І. Леніна.

Фото К. Якубовіча.

версітэта 47 чалавек абаранілі дысертацыі, з іх адну докторскую.

Ва ўніверсітэце вядзецца вялікая навукова-даследчая работа. За пасляваенныя гады выдана шэсць выпускай «Вучоных запісак», пяць выпускай падрыхтавана да выдання.

Вялікую грамадскую работу вядуць навуковыя работнікі і студэнты універсітета на заводах, у школах г. Мінска і ў калгасах рэспублікі.

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт імя В. І. Леніна рыхтуе спецыялістаў, бязмежна адданых сваёй соцыялістычнай Радзіме, большэвіцкай партыі, вялікаму Сталіну.

Е. АЗАРАНКА,  
праектар па вучэбнай работе  
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта  
імя В. І. Леніна,

# СВЯТА БЕЛАРУСКАЙ НАВУКІ І КУЛЬТУРЫ

**Ш**ТОГОД дзесяткі маладых спецыялістаў выпусксае БДУ. Кожнага з іх чакае свая пудоўная дарога ў жыццё. Вось чаму так радасна і ледзь-ледзь сумна ў дні выпуску. Затое якімі гучнымі галасамі напаўняючы яго калідоры і аўдыторыі 1-га верасня, калі на змену выпускнікам прыходзіць новае напаўненне.

Беларускі дзяржаўны універсітэт карыстаецца сярод маладзі заслужанай славай.

З БДУ звязана значная частка майго свядомага жыцця і работы. Геаграфічны факультэт, на які я паступіла ў 1938 г., меў добра прыстасаваныя для заняткаў аўдыторыі і кабінеты. Да паслуг студэнтаў былі першакласныя лабараторыі, музей, бібліятэка. Як добра працавалася і адпачывалася ў дружным коле аднакурснікаў!

Усё гэта раптоўна і страшна абарвалася з пачаткам Вялікай Айчыннай вайны. У гады эвакуацыі, працуучы па патрэбы вайны, беларускія студэнты ні на хвіліну не забывалі аб звароце на Радзіму, верылі ў аднаўленне універсітэта. І ён неўзабаве сапраўды аднавіў сваю працу на стан-

цыі Сходня пад Масквой. Сходненскі перыяд быў цяжкім для універсітэта, але ўсе тады бачылі ўперадзе толькі добрае. Ужо праз некалькі месяцаў з дапамогай маскоўскіх навучальных установ былі створаны неабходныя для вучобы ўмовы: сабрана бібліятэка, абсталёваны кабінеты.

Калі, нарэшце, радыё прынесла радасную вестку аб вызваленні нашага роднага Мінска, усе мы гарэлі жаданнем асабіста ўдзельнічаць у яго аднаўленні. З першай брыгадай аднаўленцаў прыехала і я. Студэнты пачалі аднаўляць разбураныя і спаленыя карпусы. Яны ператварыліся ў грузчыкаў, муляраў, чорнарабочых.

Восенню 1944 г. Беларускі дзяржаўны універсітэт прыняў у свае сцены новае напаўненне. Гэта было ўжо ў Мінску.

Я закончыла універсітэт у 1945 г. Кафедра фізічнай географіі рэкамендавала мене ў аспірантуру, што было маёй заветнай марам. Цяпер зноў пачалася вучоба, але куды больш складаная.

Работа над дысертаций патрабавала вялікага напружання сіл. Але я адчувала сябе абавязанай перад Радзімай, якая дала мне магчымасць вучыцца ў самыя цяжкія гады і закончыць навучанне ў тэрмін.

Велізарную падтрымку і ўсебаковую дапамогу аказалі мне ў работе кірауніцтва універсітэта, кафедра і мой кіраунік дацэнт тав. Дзяменець.

У сакавіку 1949 г. на Вучоным Совеце БДУ я абараніла дысертацию на тэму «Геамарфалогія наўднёвай часткі Мінскага ўзвышша», а неўзабаве мне прысвоілі вучоную ступень кандыдата геаграфічных навук. З таго часу я працую на кафедры фізічнай географіі, спачатку ў якасці старэйшага выкладчыка, а потым дацэнта. Па даручэнню кафедры чытаю на факультэце «Увядзение ў фізічную географію», «Геамарфалогію СССР», «Методыку выкладання географіі», праводжу аkadэмічную і вытворчую практику са студэнтамі, кірую дыпломнімі работамі. Работа прыносіць мене шмат радасці, хоць і даводзіцца шмат працаўца над сабой, павышаць свой ідэйна-палітычны ўзровень.

Мною выконваецца таксама пэўная частка навуковай работы кафедры, у прыватнасці напісаны артыкулы: «Бахоўская гідраэлектрастанцыя», «Геамарфалагічныя раёны Мінскага ўзвышша».

Шмат захапляючай практичнай работы прадстаіць нам, географам, у сувязі з ажыццяўленнем сталінскага плана пераутварэння прыроды. Новыя шырокія перспектывы адкрываюцца перад маладымі спецыялістамі.

Трыццацігодзе Беларускага дзяржаўнага універсітэта з'яўляецца святам усёй беларускай науки і культуры. Яшчэ больше значэнне набывае яно ва ўмовах барацьбы за мір, вялікім аплотам якога з'яўляецца краіна соцыйлізма.

Вольга ЯКУШКА,  
кандыдат географічных навук.



Беларускі дзяржаўны універсітэт імя В. І. Леніна. Правадзейны член Акадэміі навук БССР профессар Б. В. Ерафеев з групай студэнтаў IV курса хімічнага факультэта ў лабараторыі (злева направа): Іна Пархамовіч, Лілія Чыстова, Б. В. Ерафеев і Галіна Васільева.

Фото К. Якубовіча.



БДУ імя В. І. Леніна. Група студэнтаў III курса геафака — выдатнікаў вучобы — на практычных занятках у аўдыторыі (злева направа): Нікалай Валністы, Ірына Танковіч, Галіна Лепяшынская, Валянціна Сінякова і Нэла Перуцкая.

Фото К. Якубовіча.

## СЛАЎНАЯ ДАТА

У ДНІ слаўнага 30-годдзя Беларускага дзяржаўнага ўніверсітета я, як і ўсе, хто вышаў з яго сцен, з удзячнасцю ўспамінаю лепшы час у сваім жыцці — студэнцкія гады.

У гэтая дні я і падобныя мне сины і дочки беларускага народа падводзім як-бы вынік таго, што атрымалі ва ўніверсітэце. Большасць з нас села за студэнцкія сталы, маючи за спіной ужо вялікую жыццёвую школу. Аднак, цягна да ведаў давала нам невычэрпную сілу і працаздольнасць. У сценах ўніверсітета можна было сустрэць людзей самых розных узростаў, побач з юнакамі сядзелі людзі, на галаве якіх блішчэла срэбра сівізны, але ўсе спаяны былі адзінствам поглядаў і імкненняў. Усе мы «грызлі граніт науки», ведаючы, што маладой рэспубліцы патрэбны наші веды. Не шкадавалі сваіх сіл і нашы старэйшыя таварыши — выкладчыкі. Яны стараліся перадаць свае веды новаму пакаленню.

На сапраўднаму працаўца над кнігай, правільна і поўна разумець сутнасць марксісцка-ленінскай тэорыі я навучылася ва ўніверсітэце. На гістарычным факультэце я атрымала матэрыялістычнае разуменне гістарычнай рэчаіснасці. Універсітэт дапамог мне зразумець і глыбока ацаніць ролю большэвіцкай партыі, яе правадыра і друга ўсяго прагрэсіўнага чалавецтва — таварыша Сталіна.

У 1930 годзе я скончыла ўніверсітэт і больш дзесяці год выкладала гісторыю ў педвучылішчах. У 1943 годзе ми не прызначылі загадчыкам Магілёўскага гарадскога аддзела народнай асветы. У сваёй працы ўвесь час кіруюся ўказан-

нем вялікага Сталіна аб тым, што чым вышэй палітычны ўзровень і марксісцка-ленінская свядомасць совецкага работніка, тым вышэй і плённей яго праца.

Для кіравання справай народнай асветы патрэбна сістэматычная палітычнае і тэарэтычнае падрыхтоўка. Вось чаму ў 1950 годзе я скончыла курс вячэрняга ўніверсітета марксізма-ленізма.

Совецкі ўрад і большэвіцкая партыя высока ацанілі маюшматгадовую працу ў галіне асветы. У 1945 годзе мне прысвоілі званне заслужанай настаўніцы школы БССР. Я ўзнагароджана таксама ордэнамі «Знак почета», ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга і медалем «За доблестны труда в Вялікай Отечественнае войне».

Народ аказаў мне вялікае давер'е, абраўшы дэпутатам гарадскога і абласнога Советаў трох скліканняў.

Усё гэта абавязвае мене працаваць лепш і больш на карысць майго народа, маёй Радзімы, якая мне, быў батрачы, дала вышэйшую асвету.

У якой капіталістычнай краіне працоўная жанчына мае магчымасць атрымаць вышэйшую асвету і служыць свайму народу? У якой краіне такой павагай акружана праца настаўніка? Гэта магчыма толькі ў маёй краіне, якой я аддаю ўсе свае сілы і веды. Цвіці-ж, мая Радзіма, пад мірным сталінскім сонцем, красуйся на ўвесь свет! І пяхай ведаюць амерыкано-англійскія агрэсары, што мір, які пясе народам свету вялікі Советскі Саюз, пераможа вайну.

Алена ВОРАНАВА.



Вялікай папуляриасцю ў Пінскай вобласці карыстаецца хор калгаса імя Молатава Парэчанскага сельсовета Лагішчынскага раёна. На здымку: выступленне хора на абласным аглядзе мастацкай самадзейнасці. Фото М. Вароніна (БелТА).

## РОСТ НАРОДНЫХ ТАЛЕНТАЎ

У раённых і абласных аглядах сельскай мастацкай самадзейнасці ўдзельнічала сёлета каля 100 тысяч работнікаў сяла, аб'яднаных у 7 000 мастацкіх калектываў: харавых, музичных, драматычных і танцевальных.

Дасягненні гэтых калектываў былі падагулены рэспубліканскім аглядам, які адбыўся нядаўна ў Мінскім Акруговым доме афіцэраў.

Прыехаўшыя на агляд калектывы мастацкай самадзейнасці праслаўлялі самаадданую працу совецкіх людзей, іх герайчныя подзвігі ў гады Вялікай Айчыннай вайны і ў гады мірнай стваральнай працы.

Агляд народных талентаў у сталіцы нашай рэспублікі яскрава прадэманстраваў, наколькі ўзрасло майстэрства пасабных выканаўцаў і целых калектываў у розных відах самадзейнага мастацтва, якое ўслаўляе веліч нашай соцыялістычнай Радзімы і выказвае бязмежную ўдзячнасць партыі Леніна — Сталіна за шчаслівие жыцця.

На рэспубліканскім аглядзе сельскай мастацкай самадзейнасці. На здымку: калгасніцы сельгасарцелі імя Жданава Асвейскага раёна Полацкай вобласці Феня Кураш (справа) і Антаніна Анісімава ў супрададжэнні баяніста Міхаіла Керуса выконваюць частушкі «За мір».

Фото С. Капелькі і П. Наватарава (БелТА).





Змітрок БЯДУЛЯ

Апавяданне

З лістапада споўнілася дзесяць год з дня смерці таленавітага пісьменніка, выдатнага майстра беларускай прозы Змітрака Бядулі.

Імя Змітрака Бядулі вядома да-лека за межамі нашай рэспублікі. Творы яго не раз перакладаліся на рускую мову і мовы іншых народаў СССР.

Творчы шлях пісьменніка пачаўся да Каstryчніцкай рэвалюцыі.

У першыя гады совецкай улады выходзяць з друку зборнікі яго твораў «На зачарованых гонях» і «Буралом», у якіх Бядуля моцна стаў на шлях рэалістычнага адлю-стравання новага жыцця.

Хоць гаротная, але задзёрыстая была Фрося, гордая. Яе дробная, як гняздо, хатка была старэнкавая — на падпорках трымалася. Калі міма праходзіла стада, Фрося пільнавала, каб вялізны буры бугай багатага суседа не пацёрся аб вугал хаты, бо яна пры гэтym ходарам хадзіла і магла разбурыцца. Будкі графскіх сабак былі палацамі побач з Фросінай хатай.

Муж Фросі хадзіў вечна на адработкі

Аднак заслужаную славу буйнейшага мастака прынесла яму аповесць «Салавей», якая рэалістычна раскрыла эпоху прыгонніцтва ва ўсіх яе дэталях.

Вайна дачасна абарвала плённую творчасць пісьменніка. Але яна ні на хвіліну не пахінула яго веры ў канчатковы разгром ворага. Бядуля не вярнуўся на сваю радзіму. Але разам з яго смерцю не загінулі яго творы. Яны вярнуліся ў кожную беларускую школу, і, як некалі сам аўтар, прадаўжаюць вучыць моладзь усюму перадавому, усюму лепшаму, чым жыве кожны совецкі чалавек.

Ніжэй мы друкуем апавяданне Змітрака Бядулі «Фрося».

да кулакоў. Рэдка калі ён што прыносиў дамоў — трэба было адрабляць за пазычаныя зімою харчы: пудок жыта на зацірку, асміну бульбы. Браў ён зімой жменькі добра ў розных людзей, а летам адрабляў на цэлыя горы. Ён хадзіў дзень-у-дзень ад гаспадара да гаспадара выплачваць даўгі сваім потам. Ціхі ён быў чалавек, не пярэчый ды адрабляў у кулакоў за даўгі ў дзесяцікратным размеры. «Які з цябе работ-

нік, — гаварылі гаспадары. — Веџер не, дык упадзеш. Слабун ты! Твае дні лічым за адзін». Ціхім ён быў хате, калі жонка Фрося часам крыва на яго за тое, што ён дамоў нікога не прыносіць — хоць-бы гэтакія сарока на хвасце прынесці. Крычала на яго Фрося ды супаклася.

— А што-ж беднаму рабіць? — мала яна. — Няхай толькі цяпер за чыцца, тады зімой ніхто і меркі будзе пазычыць. Яшчэ горш стане.

Яна часта пакідала малых дзяцей сама хадзіла на падзённую работу.

Улетку ў Фросінай хатінцы быў горш, чым зімой. Ледзь дачакалася, калі бог-гасподзь накорміць яе мейку посным шчаўем ці маладой півой, грыбамі, ягадай. Але і дабро бог-гасподзь расціў на графікі зямлі.

І бывалі дні, калі крапіва здаваў дзецям Фросі і яе падсвінку рапачастункам, больш смачнай ежай, смажаныя курапаткі на графікі сталах.

І гневалася Фрося на госпада-бога ўсіх багатых людзей.

— Хоць ты на печы сей гэтую куву! — скардзілася яна.

Замест ежы Фрося апавядала дзейбайку аб тым, як вырасце куст крапівы ў яе хате, дарасце да столі. Простоль і вырасце да даха. Праб'е вырасце да яснага неба. Праб'е не ўрасце пану богу ў самую бараду барады ўрасце пану богу ў самыя вітанія пана бога, які заўсёды глядзіць, каб гатым добра жылося ды каб чалавечна гараваў на паноў, — аслепнеды бедныя людзі будуть жаць з амаднага крапіўнага дрэва маладыя лінкі крапівы, будуть гатаўца гэтую піву з вадою, прыправяць, прысоліць есці, есці...

Фрося не ўяўляла сабе больш часця, як есці ўволю крапіву.


У Фросіных дзяцей разам з ро-казачнага куста крапівы зусім не канчила, а па-сапраўднаму рос апетыт. Глыталі сліну. Тут-жэ хрукаў галас падсвінак. І ён на сваёй мове прыкрапіў... Крапіва стала для сямейкі вялікшым шчасцем...

І такая жаласлівасць напала на Фросію, што ёй бясконца плакаць хату. Яна душылася слязамі, нібы восткосткай ад рыбы. Закусвала губы.

— Мама, у цябе кроў з ніжній гіячэ! — сказаў маленькі хлопчык.

Дзеці спалохаліся:





— Кроў... кроў...

І высахлі адразу Фросіны слёзы. Загарэліся вочы двумя чырвонымі вуголлямі. Сціснуліся рукі ў кулакі. Фрося пачала праклінаць бoga, графа і ўсіх багатых на свеце людзей такімі страшнымі словамі, ажно дзееці спалохаліся.

— Мама, не злуйся... Нам страшна... Есці не хочам... Мы і так сътыя.

Малая трымаліся за яе зэрбную спадніцу. Тут-же хрукаў падсвінак і выкапаў лычком ямку ў хаце. Падлогі-ж не было. А іншага месца, дзе лычком падкапацца ў зямлі, падсвінак не меў. Квадрацік зямлі на шэсць аршын у хаце быў усёй Фросінай зямельнай гаспадаркай.

І сама гэта хатка нялёгка ёй дасталася. Ого! Колькі яны нагараваліся трывады таму назад...

Фросіна сям'я жыла раней у адным з маёнткаў графа Слаўскага, за трыццаць вёрст адгэтуль. Муж служыў парабкам. І вось аднаго разу муж яе цягнуў у графскі свіран вялізныя мяшкі збожжа. Муж падарваўся, ляжаў хворы доўгі час. Такі парабак графу ўжо не быў патрэбны.

Парабкаўскую сям'ю выгналі ў чыстае поле. Прышлося начаваць на дарозе. Фрося прыкрывала сабою маленькіх дзетак, як птушка — птушанятак. У адных багатых хутары, калі Фрося пайшла да студні набраць вады, злы гаспадар зацкаваў яе сабакамі, абазваў валацугай, зладзейкай. У яго прапала курыца, і гаспадар вінаваціў Фросю, нібы яна ўкрала. Сабакі хутараніна пэрвалі на ёй вонратку, пакусалі яе. З рук і ног лілася кроў. Усё-ж такі яна/прынесла дзеецям жбанок вады. Яны-ж усю ноч прасілі птушынімі галаскамі:

— Мама, піць... піць... піць...

Фрося не звярнула ўвагі на боль ад сабачых укусаў. Толькі праз некалькі дзён, калі Фрося наняла гэтую хатку ў аднаго селяніна за пяць рублёў на год і начавала з сям'ёю ў «сваёй» хаце, яна ўспомніла хутараніна і яго сабак.

Ён стаяў чырвоны і рыжавусы на высокім ганку і цкаваў сабакамі:

— На-ци-на! На-ци-на! Кусайце зладзейку, кусайце! Няхай больш курэй не крадзе. А-ци-на! А-ци-на!

Ён пасвістваў, клякатаў гучна языком, і трыважыя, вялізныя, як вайкі, сабакі забрахалі на розныя галасы, прыбеглі

з-за хлявоў і накінуліся на Фросю. Яна спынілася і трымала жбан вады абедвумя рукамі, каб не праліць... «Піць, мама, піць...» — нібы чула яна жаласлівія галаскі родных дзетак-птушанятак. Сабакі рвалі на ёй вонратку і пакусалі ногі. Яна не магла бараніцца. У гэты час жбан вады быў ёй даражэй за сваё жыццё...

Хутаранін спакойна назіраў. Сабакі хутка ачухаліся. Перасталі яе чапаць. Яна ўтаропіла ў іх строгія, застылія вочы:

— Цюцькі... Цюцькі... — прагаварыла яна з дакорам. — Як вам, цюцькі, не сорамна...

Сабакі завялялі хвастамі, супакоіліся і, крадучыся, нібы ім сапраўды сорамна стала за свой ганебны ўчынак, уцяклі за хлявы.

— Больш сюды не паказвайся, — прамармытаў гаспадар, — а то галаву расшчаплю!

Яшчэ і цяпер Фрося сніць унаучы гэтых сабак і хутараніна, горшага за сваіх сабак.

Гаспадар Фросі, у якога яна наняла хатку за пяць рублёў на год, заворвае барозны вакол хаткі да самых сцен. Німа дзе і цыбулю пасадзіць. Ды што там цыбуля! Каб хаця крапіва была...

І блішчаць Фросіны вочы, як ніколі...

— Мама, не злуйся... — шэпчуць дзеци і тримаюцца за яе спадніцу.

Фрося адштурхнула ад сябе дзяцей, скапіла серп, дзіравы мяшок і пабегла з хаты. Здавалася ёй, што яна лёгкая, нібы верабей. Ногі імчалі яе да забароненага шчасця — да «чужога» графскага пустыра, дзе расце маладая смачная крапіва...

— Фрося, куды ты бяжыши? — пыталіся людзі.

Яна не адказвала.

Здавалася ёй, што яна вельмі моцная. Захоча — і графскі палац перакуліць да хам уніз. Здавалася ёй, што яна вельмі адважная. Захоча — і плюне ў твар самому вяльможнаму графу Слаўскаму. Урэпіца ў графскія вусы ды вырве ў яго права на жменьку крапівы...

— Фрося! Панская ляснік круціцца на пустыры. Са стрэльбай. Забіць можа... — папярэджвала суседка.

Фрося не слухала.

Нажала крапівы. Напхала поўны мяшок — ледзь падняць. У той час над ёй грымнулі слова пагрозы:

— Ах, ты-ты-ты! Пся косцы!

Эта крычаў графскі ляснік. Ён наступаў на Фросю ўзброены стрэльбай, грозды, злосны, з закручанымі па-графскімі вусамі. Ён быў высокі і тонкі, як жэрдка. Яго вочы сыпалі маланкі, губы пеніліся, вусы тапоршчыліся, а вушы тырчком тырчалі — ружовыя, празрыстыя і смешныя. Стрэльбай ён размахваў, нібы кіем, над Фросінай галавой.

— Ах, ты-ты-ты! Папалася... Bol Нарэшце папалася...

Фрося спакойна чакала. Моўчкі зірнула яна на яго ўгару, як на высокую тычку, і паставіла мяшок ззаду сябе, нібы маці, якая бароніць роднае дзіцё ад лютага звера.

Тое, што Фрося літасці не прасіла, не называла яго «панам лесніком» ды нахват віду не паказвала, што спалохалася, яго яшчэ горш узлавала. Ляснік закрычаў з усіх сіл тым грозным басам,

які ўрэшце пераходзіў у піск і хрып:

— Хустку сарву! Мяшок забяру! Шкадую, што сабак не ўзяў з сабою, шчыра шкадую! А то зацкаваў-бы цябе...

Фрося ціха адказала:

— Не баюся тваіх сабак. Я ўжо цкаваная...

Эта «не баюся» давяло лесніка да самай вышэйшай ступені нечалавечага гневу. Ён затупаў нагамі на адным месцы, аж яміну вытаптаў, твар яго наліўся крывею, і ён закрычаў на ўесь голас, ад якога пайшло рэха з усіх бакоў:

— Права не маеш травінку крануць на зямлі яго светласці. Эх, ты-ты-ты!

Фрося зірнула яму глыбока ў вочы, і ляснік заўважыў у яе сініх вачах смехатлівия іскры.

І па-ранейшаму спакойна яна адказала:

— Каб на галаве яго светласці куст крапівы вырас!

— Што? Што? — запытаўся ляснік, здалося, што не дачуў. Ён падставіў далонь да вуха. — Што ты брэхнула?

Фрося засміялася:

— Я не брэхнула, а сказала: каб на га-ла-ве я-го светласці куст кра-пі-вы-рас! Во што я сказала!

Ляснік спалохана адкінуў галаву назад, нібы Фрося плюнула яму ў самы твар, набожна перахрысціўся, потым вылаяўся брыдкім словам і пачаў рваць хустку з галавы Фросі.

Жанчына лёгка падскочыла, урэпілася пальцамі, як абцугамі, у яго вушы і павісла на іх. Ляснік прыгнуўся, прысеў ад болю. Яна пачала ногцямі драпаць лесніковы твар, рваць яго за доўгія вусы.

— Пусці, чорт! Пусці... — пыхцеў, хрыпей і выў графскі ляснік.

Ледзь вырваўся з яе рук.

— Ах, ты-ты-ты! Псяюх! — роў ён немым голасам і давай палохаць яе стрэльбай.

У Фросі з'явілася вялікая сіла, успыхнуў страшны гнеў. Вырвала яна стрэльбу з рук лесніка і кінула вобземлю. Потым кінула вобземлю і самога лесніка і давай таптаць па ім нагамі. Пры гэтым яна гулліва пыталася:

— Як табе мае скокі падабаюцца?

Графскі ляснік ляжаў млявы, як на полцы ў лазні пад венікам. Ён прасіў і маліў:

— Фросенька... Міленька...

— Што, падабаецца?

— Залаценька... Даражэнька...

— Бач, які далікатны зрабіўся.

Злосць у Фросі крыху адышла. Яна адпусціла лесніка, памагла яму ўзняцца на ногі. Узваліла на свае плечы мяшок крапівы, узяла леснікову стрэльбу ў рукі, каб ляснік, чаго добра, не стрэльнуў шротам ёй у спіну — ды пайшла сабе дамоў...

Доўгі час хварэў графскі ляснік. А як ачуняў, ледзь упрасіў Фросю, каб стрэльбу аддала. За гэта самае ўсё лета ляснік унаучы, каб ніхто не бачыў, на сіў ёй шчаўе з графскага агароду, агуркі, дазваляў ягады і грыбы збіраць у пушчы. Ды не толькі ёй, а ўсім жанчынам і дзяўчатам з ваколіцы.

Такую ўмову паставіла Фрося за сваё маўчанне.

Ляснік зрабіўся добрым і мяккім, хоць ты яго да скулы прыкладвай, а ўсё за тое, каб хаця Фрося нікому не гаварыла пра здарэнне на панскім пусты-

ры. Яму сорамна было, что жанчына яго адолела.

Графу Слаўскому ляснік гаварыў, што ў лесе на яго напаў мядзведь. Ён падрабязна апавядалаў, як мядзведь у яго вырваў стрэльбу з рук, як ён, ляснік, усунуў мядзведзю руку ў ляпу, схапіў за язык і цягнуў з усіх сіл. Мядзведь вырваўся з яго рук і ўцёк так хутка, што ён, ляснік, ледзь паспей падняцца на ногі, схапіць стрэльбу і выстраліць. Але стрэльба як наўмысна дала асечку, і мядзведь уцёк. Усё гэта графскі ляснік падмацоўваў «шчырымі» вачымі, «імем божым» і «словам гонару».

Граф Слаўскі жмурыў вочы, слухаў, круціў вусы, паглядаў многазначна на свой бронзавы бюст, што стаяў побач на падстаўцы з чорнага дуба мастацкай разбы, падазронам гмыкаў і ківаў галаўой. Ён нічога не сказаў, але відаць было, што крыху сумняваецца ва ўсёй гэтай цікаўнай гісторыі з мядзведзем. І ён пацягнуў лесніка за язык, як той — мядзведзя:

— Цікава паглядзеце хоць мядзведжыя сляды...

Ляснік збянтэжыўся, але адразу знайшоў адказ:

— Ад яго слядоў і следу не асталося, ваша светласць. Па гэтым месцы кожны дзень стада праходзіць, ваша светласць. Каровы стапталі мядзведжыя сляды, ваша светласць...

Граф зноў кінуў галаўой ды ўсміхнуўся. Леснікова казка яму спадабалася. Ён сам займаўся паляваннем і быў аматар на такія выдумкі. Ён узвёў лесніка ў героя, праславіў перад іншымі панамі:

— Жартачкі, мой ляснік, панове, ад мядзведзя голымі рукамі абараніўся... У мяне людзі — ого-го! — і кожны раз апавядалаў доўгую захапляющую гісторыю аб тым, як яго ляснік бараніўся ад мядзведзя голымі рукамі, як мядзведь пакусаў лесніка, а ляснік вырваў мядзведзю язык. «У мяне-ж людзі — ого-го!»

Фросіны дзеци зажылі ў тое лета «паграфску» — не адных толькі грыбоў і ягад удоваль мелі. Калі-ні-калі ім падаліся і яблычкі з графскага саду. Но пасля таго, як графскі ляснік увайшоў у вялікую славу за тое, што голымі рукамі абараніўся ад мядзведзя, яму гэта слава была вельмі дорага і прыемна. А слава леснікова, як тая валасінка, знаходзілася ў Фросіных руках. Дэймухне Фрося губамі — і слава леснікова пропадзе, як дым. Вось і прыходзілася часта лесніку змякчаць чым-кольвець Фросіна сэрца.

І ляснік і Фрося былі задаволены. Фросіны дзеци дзіву даваліся:

— Адкуль, мама, усё гэта бярэцца? Фрося смяялася:

— Усё гэта, дзеткі мае, бяру на крапіўным кусце, які вырас ад зямлі да самага неба.

— А дзе-ж ён, гэты крапіўны куст?

— Я не бачу яго.

— І я не бачу.

Фрося пагладзіла дзяцей па галоўках і сур'ёзна сказала:

— Як станецце вялікім, тады, дзеткі, угледзіце гэты самы крапіўны куст. А пакуль што — во!

Яна дала кожнаму па яблыку.

1938 г.

## МАЛЯР

Зіновій ВАГЕР

На пустыры,  
Дзе толькі рос бур'ян,  
Ды не сціхала ветру песня злая,  
Узняўся новы дом,  
бы велікан,  
І да сябе паклікаў маляра ён;  
Гудкі пераклікаліся з зары,  
Дзень пачынаўся ў радаснай гамонцы.  
І вось прышоў маляр.  
І у вядры  
Прынёс з сабой не фарбу ён,  
а сонца.

Бо там,  
Дзе прабягала яго кісць—  
Сляды вясны і радасці адбітак;  
Здаецца,  
дом той выстаіць вякі,  
Цудоўнымі праменнямі спавіты.  
І знаю я—  
Хоць пройдзе многа год,  
Але як сёння шчыра і бясконца  
Удзячны будзе маляру народ  
За працу,  
што зазяла вечным сонцам.

## АНТЫВІСТНІ

Дэлегацкія сходы з'яўляюцца адной з важных форм работы пярвічных партыйных арганізацый сярод працоўных жанчын. Праз дэлегацкія сходы партыйныя арганізацыі выхоўваюць жанчын, уцягваюць іх у грамадска-палітычнае, культурнае і гаспадарчае жыццё краіны.

Вялікую выхаваўчую работу сярод калгасніц праводзіць партыйная арганізацыя Вязынскага сельсовета. Сакратар партарганізацыі т. Хмынікаў разам са старшиней дэлегацкага схода В. Скрабцовай актыўівалі калгасніц, узялі іх на барацьбу за эканамічны рост калгасаў.

Ва ўсіх калгасах сельсовета жанчынам рэгулярна чытаюць даклады, лекцыі на палітычныя, медыцынскія, навуковыя і іншыя тэмы.

На сходзе дэлегатаў, праведзеным папярэдні ўборкі, абмяркоўваліся рашэнні VII пленума ЦК КП(б)Б «Аб працягенні ўборкі і нарыхтоўкі сельскагаспадарчых прадуктаў у 1951 годзе». Сярод калгасніц праведзены былі гутаркі аб неабходнасці хутчэй убраць ураджай. У выніку калгасы Вязынскага сельсовета аднымі з першых выканалі ўсе абавязательствы перад дзяржавай, своечасова справіліся з уборачнымі работамі, першымі закончылі веснавую сяўбу, уборку ільну і яго рассціл, раней за ўсіх разлічыліся з дзяржавай па здачы хлеба.

Жаночы калгасны актыў дапамагае праўленням сельгасарцелей у арганізацыйным і эканамічным умацаванні калгасаў, асабістым прыкладам паказвае ўзоры працоўнай дысцыпліны.

У калгасе імя Сталіна ў гарачыя дні ўборкі ільну і бульбы на работу выхадзіла больш 150 жанчын. Яны ўбрали 62 гектары ільну, разаслалі яго і паднялі. Калгаснікі поўнасцю разлічыліся з дзяржавай па ільнонасенню.

Адным з першых у сельсовете калгас імя Сталіна ўбраў 44 гектары бульбы і поўнасцю разлічыўся з дзяржавай, здаўшы 60 тон.

Ва ўборачных работах актыўна ўдзельнічалі звені Стэфы Сяляўка, Серафімы Судніковіч. Добры прыклад паказалі дэлегаткі Алімпіяда Нарэйка, Ганна Філістовіч, Вольга Астроўская. З раніцы да вечара працевалі яны на полі і актыўівалі астатніх калгасніц.

Вялікую работу вядуць і калгасніцы сельгасарцелі імя Молатава, асабліва звені Веры Філістовіч, Тацяны Сташкевіч. Яны своечасова ўбрали лён з плошчы ў 70 гектараў, разаслалі яго і паднялі. Калгас здаў дзяржаве 1,5 тонны ільнонасенні.

Дэлегаткі з'яўліся актыўнымі ўдзельніцамі ў зборы подпісаў пад Зваротам Совета Міру аб заключэнні Пакта Міру.

Шадпісваючыся пад Зваротам аб заключэнні Пакта Міру, дэлегатка Стэфа Сяляўка сказала:

«Я мапі шасцярых дзяцей. Я стаўлю свой подпіс для того, каб захаваць мір ва ўсім свеце, каб абараніць нашу цудоўную Радзіму, каб абараніць сваіх дзяцей ад слёз і пакут, каб даць ім права жыць, вучыцца і будаваць комунізм. Мы яшчэ не забылі жахаў мінульай вайны, і мы не хочам вайны!».

Так заявілі і ўсе жанчыны Вязынскага сельсовета. Яны ўсім сэрцам ненавідзяць вайну і праклінаюць тых, хто яе хоча распалиць.

У Вязынскім сельсовете дэлегацкія сходы выхоўвае калгасніц актыўнымі будаўнікамі комуністычнага грамадства, адданымі сваёй Радзіме, партыі Леніна — Сталіна.

К. КІСЯЛЕВА,  
загадчык аддзела па работе сярод жанчын Ільянскага РН КП(б)Б  
Маладзечанскай вобласці.

## 20 ГОД ІНСТИТУТА МАРКСА—ЭНГЕЛЬСА—ЛЕНІНА

Дваццаць год таму на-  
зад — з лістапада 1931 года —  
рашэннем ЦК ВКП(б) і сове-  
цкага ўрада Інстытут Леніна  
быў аб'яднаны з Інстытутам  
Маркса і Энгельса ў адзіны  
Інстытут Маркса — Энгельса—  
Леніна пры ЦК ВКП(б)  
(ІМЭЛ).

Інстытут прарабіў велізар-  
нейшую работу па зборанню і  
публікацыі твораў Маркса,  
Энгельса, Леніна, Сталіна.

Поўныя зборы твораў  
В. I. Леніна выпускаюцца ўжо  
чацвертым выданнем, у якое  
ўвайшло звыш 500 новых даку-  
ментуў, у тым ліку значная  
колькасць упершыню апубліка-  
ваних. Сюды-ж уключана вялі-  
кая колькасць дакументаў, якія  
характарызуюць вялікае садру-  
жства правадыроў большэ-  
віцкай партыі і совецкага  
народа В. I. Леніна і  
I. V. Сталіна, іх сумеснае  
кіраўніцтва партыяй і совецкай  
дзяржавай.

ІМЭЛ падрыхтаваў і выпу-  
скае ў свет першае выданне  
Твораў I. V. Сталіна, біографіі  
В. I. Леніна і I. V. Сталіна,  
вядзе падрыхтоўку да выдан-  
ня прац саратнікаў Леніна і  
Сталіна, распрацоўвае пытанні  
тэорыі і гісторыі большэвіцкай  
партыі.

Уся гэта шматгранная, гісто-  
рычнай важнасці работа мае  
велізарнае значэнне для пра-  
паганды ідэй навуковага кому-  
нізма не толькі ў нашай кра-  
не, але і ва ўсім свеце.

Творы класікаў марксізма—  
ленізма выдаюцца мільёны-  
мі тыражамі на іншых мовах  
народаў СССР і за межамі  
нашай Радзімы.

Ва ўсіх саюзных рэспубліках

створаны філіялы Інстытута  
Маркса — Энгельса — Леніна.  
Яны выконваюць велізарную  
работу па перакладу і выдан-  
ні на мовах народаў СССР  
неўміруемых тварэнняў класікаў  
марксізма-ленізма, па рас-  
працоўцы гісторыі комуністыч-  
ных партый нацыянальных рэспу-  
блік.

Беларускі філіял Інстытута  
Маркса — Энгельса — Леніна ў  
1951 г. завяршае выпуск Твораў  
V. I. Леніна, друкуе творы  
I. V. Сталіна. Упершыню ў  
сваёй гісторыі беларускі народ  
атрымлівае поўны збор Твораў  
V. I. Леніна і I. V. Сталіна на  
сваёй роднай мове.

Інстытут гісторыі партыі ЦК  
КП(б)Б падрыхтаваў да друку  
двутомнік выбраных твораў  
K. Маркса і F. Энгельса і  
ажыццяўляе пераклад бяс-  
смертнага тварэння K. Маркса  
«Капітал».

Творы Маркса, Энгельса,  
Леніна, Сталіна — невычэрпная  
крыніца мудрасці, найбагацей-  
шая скарбніца марксізма—  
ленізма.

«Марксізм, — вучыць тава-  
рыш Сталін, — ёсьць навука аб  
законах развіцця прыроды і  
грамадства, навука аб рэволю-  
цыі прыгнечаных і эксплуату-  
емых мас, навука аб перамозе  
соцыялізма ва ўсіх краінах,  
навука аб будаўніцтве комуні-  
стычнага грамадства» («Мар-  
ксізм і пытанні мовазнаўства»).

Марксізм-ленізм з'яўляец-  
ца найвялікшай ідэйнай зброяй  
працоўных усяго свету, якія  
пад кіраўніцтвам комуністыч-  
ных партый вядуць барацьбу  
за мір, дэмакратию і со-  
цыялізм. **Ф. НОВІКАВА.**

пільнім і цвёрдым поглядзе яе  
ўспыхнуў гнеў:

— Як так не браць? Чаму не  
браць? — закрычала Зоя.

Сакратар глядзеў на абура-  
ную дзяўчыну і здаволена  
ўсміхаўся. Валявая, напоры-  
стая, яна, бадай, можа ісці ў  
тыл ворага.

Зборы былі нядоўгія. З па-  
ходным мяшком за спіной яна  
ў апошні раз вышла з дома.  
Ля трамвайнага прыпынку Зоя  
абняла маці, ласкова зірнула  
ў родныя, да болю сумныя  
вочы.

— Не трэба, мамачка, пра-  
водзіць мяне слязымі. Я вяр-  
нуся героям або памру героям.

Разам з комсамольцамі-пар-  
тызанамі Зоя паспяхова закон-  
чыла баявое вучэнне. А глыбо-

стойліва прасоўваліся ўперад.  
Яны асцярожна неслі свой  
каштоўны груз — бутэлькі з  
гаручай вадкасцю і гранаты.  
На шляху партызаны руйна-  
валі лініі сувязі, закідвалі  
металічнымі калючкамі баль-  
шакі.

Ноччу прыбылі ў Петрышча-  
ва. У лясным гушчары развялі  
вогнішча. Тут падзялілі апошні  
паёк. Зоя зірнула на суседа і  
працягнула яму свой сухар і  
цукар. Потым страсанула гала-  
вой, нібы адганяючы ад сябе  
нейкія ўспаміны і, гледзячы на  
велізарныя ёлкі ў снежным убо-  
ры, пачала гучна чытаць Мая-  
коўскага:

«По небу  
тучи бегают,  
дождями  
сумрак сжат.  
Под старою  
телефою  
рабочие лежат.  
И слышит  
шопот гордый  
вода  
и под  
и над:  
«Через четыре  
года  
здесь  
будет  
город-сад!»

Калі мясцовасць была добра  
разведана, Зоя настойліва па-  
просілася на баявое заданне.  
Першы паход прайшоў паспя-  
хова. Яна спаліла канюшню  
воінскай часці і дом, заняты  
немцамі. Камандзір дазволіў  
ёй яшчэ раз пайсці ў Петры-  
шчава. Зоя прабралася да дру-  
гой канюшні, абліла сцены бен-  
зінам, але запалкай чыркануць  
не паспела. Яе схапілі фашысты.

Якую душэўную сілу, якую  
гордасць прайвіла бясстраш-  
ная партызанка! Яе жорстка  
катавалі і мучылі. Пасля вад-  
зілі босую і распранутую па  
снезе. Зноў катавалі і мучылі,  
але так і не ўдалося фашы-  
стам вырваць ніводнага слова.  
Зоя маўчала.

Верная дачка совецкага на-  
рода свята стрымала сваю  
клятву. Яна змагалася, як  
герой, і памерла, як герой.  
Пятля аబвіла ёй горла. Смерць  
стаяла перад яе вачыма, але  
яна знайшла ў сабе сілу кі-  
нуць прыгнаным сюды калгас-  
нікам гарачыя слова:

— Мне не страшна памі-  
раць. Гэта шчасце памерці за  
свой народ. Бывайце, тавары-  
шы! Будзьце смялейшымі, зма-  
гайцеся. З намі Сталін, Сталін  
придзе!

Вялікі подзвіг юнай герайні  
стаў вядомы ўсіму свету.  
Светлы вобраз Зоі назаўсёды  
застанецца ў памяці свабоды-  
любівага совецкага народа,

Зоі Касмадзем'янской пас-  
мяротна прысвоена званне  
Героя Совецкага Саюза.

**Н. ГЕОРГІЕВА.**



Зоя Касмадзем'янская

кай ноччу напярэдадні Вяліка-  
га Каstryчніка яны ўжо былі  
за лініяй фронта. Зою з пар-  
тызанкай Клавай паслалі ў  
разведку. Тры кілометры пра-  
паўзлі дзяўчыны ўдоўж шасе.  
Ворага паблізу не было. Паве-  
дамілі таварышам. Партызаны  
дзейнічалі чотка і хутка. Рап-  
там зямлю страсанулі адзін за  
адным моцныя выбухі. Гэта на  
Валакаламскім шасе ірваліся  
міны, узнімаючы ў паветра ня-  
мецкія машины і танкі.

Першае заданне выканана.  
Цяпер глыбей у тыл ворага.  
Зоя, як разведчыца, ішла за-  
сёды ўперадзе. Яна была спа-  
койная, упэўненая. З Зоі не  
страшна было. Вось атрад тра-  
піў пад скрыжаваны агонь.  
Усе ўціснуліся ў зямлю і па-  
паўзлі. Калі агонь сціх, аказа-  
лася, што нехапае трох тава-  
рышоў. Зоя папрасілася ісці на  
пошуку раненых. Яна вярнула-  
ся, калі рассвітала, авшешаная  
зброяй. Таварышы загінулі,  
Зоя падпаўзла да іх, узяла да-  
кументы і зброю. Шлях быў  
нялёгкім, але комсамольцы на-

## Герайнія совецкага народа

(да дзесяцігоддзя з дня смерці)

Быў грозны ваенны час. Во-  
раг стаяў ля варот Масквы.  
Дні цягнуліся суровыя, неспа-  
кійныя. У адзін з такіх дзён  
да сакратара Маскоўскага камітэта  
комсамола прышла смуж-  
ная шэравокая дзяўчына. Гэ-  
та была Зоя Касмадзем'янская,  
маскоўская школьніца, комса-  
молка. Яна, як і тысячы юна-  
коў і дзяўчат, падала заяву,  
у якой прасіла паслаць на  
фронт.

Сакратар уважліва глянуў  
у строгі твар 18-гадовай ком-  
самолкі. Гутарылі доўга. Зоя  
расказала аб сабе, адказвала  
на пытанні па тапаграфіі. Усё,

аб чым яе пыталі, яна ведала.  
Усё, чаго-б ад яе ні патраба-  
валі, гатова была зрабіць. Яна  
метка страле, добра плавае,  
можа скакаць з вышкі ў ваду;  
нервы ў яе моцныя, смелая,  
цярплівая. Яна хоць зараз га-  
това ехаць у Тушина, рабіць  
пробныя прыжкі з самалёта.  
Але ёй яшчэ і яшчэ раз напа-  
мінаюць аб цяжкасцях і не-  
бяспечы. Просяць добра паду-  
маць.

Праз два дні Зоя з'явілася  
за адказам і пачула:

— Мы рашылі цябе не  
браць.

Яна ўсталала, выпрамілася. У

# ЛІЗА ЧАЙКІНА

(да дзесяцігоддзя з дня смерці)

Есць на калінінскай зямлі  
малая вёсачка Руна. Тут на-  
радзілася Ліза Чайкіна.

Маленькая Ліза вельмі любі-



Ліза Чайкіна

ла густыя лясы, што шумелі  
вакол роднай Руны, апавядан-  
ні і песні пра старыну. Часта,  
наслухаўшыся пра бытня па-  
куты і гора людское, Ліза пла-  
кала, абураляса, песні называ-  
ла няправільнымі.

Час ішоў. Ліза падрастала.  
Моцна пасябравала з кнігай, у  
якой знайшла разумнага на-  
стаўніка і вернага прыяцеля.  
Калі ўсе кнігі са школьнай бі-  
бліятэкі былі прачытаны, Ліза  
стала частым гостем хаты-чы-  
тальні ў суседній вёсцы За-  
лескай.

Вечарамі да Чайкіных збіра-  
ліся суседзі. Прыходзілі паслу-  
хаць сваю кніжніцу, як яны на-  
звалі Лізу, укладаючы ў гэ-  
тае слова павагу і гордасць за  
дзяўчыну-аднасяльчанку, якая  
на іх вачах непазнавальна мя-  
нялася.

У Руне яна першай уступіла  
у комсамол. Юная комсамолка  
стварыла ў вёсцы першы  
піонерскі атрад. У пятнаццаць  
год Ліза загадвала хатай-чы-  
тальні. Тут і выявілася яе  
невычэрпная энергія.

У хате-чытальні было заўсё-  
ды шматлюдна. Сюды прыхо-  
дзілі калгаснікі, урачы, агра-  
номы, настаўнікі. Кожнаму  
знаходзілася цікавая справа.  
Працавалі гурткі: агранамічны,  
бягучай палітыкі, драматычны.

Вясёлая, энергічная, Ліза  
вельмі любіла жыццё. Усюды

яна паспявалася. Заўсёды памя-  
тала, што, як важак моладзі,  
павінна служыць для яе пры-  
кладам.

У 1939 годзе Лізу выбралі  
сакратаром райкома комсамо-  
ла. Гэты вялікі гонар яна за-  
служыла па праву. Чайкіна  
была ідэалам комсамольца.  
Учынкі яе пераймалі, у яе ву-  
чыліся жыць і працаваць. Два  
гады Ліза была сакратаром  
Пенаўскага райкома, і за гэты  
час рады комсамольцаў у раёне  
ўзраслі ўдвай. Толькі ў За-  
лескім сельсовеце было ство-  
рана восем новых комсамоль-  
скіх арганізацый. Больш 50  
комсамольцаў уступіла ў  
партию.

Вялікая Айчынная вайна за-  
стала Лізу на партыйных  
курсах у Калініне. Яна вярну-  
лася ў раён. Зноў закіпела ра-  
бота. Райком ператварыўся ў  
баявы штаб. Ен мабілізаваў  
комсамольцаў на ўборку ўра-  
джаю, для работы на чыгуць, арганізаваў ваеннную вучобу.

Калі вораг захапіў Пенаўскі  
раён, Чайкіна з групай адваж-  
ных комсамольцаў уступіла ў  
партизанскі атрад. Была яна  
там не толькі ўмелай развед-  
чыцай, але і гарачым большэ-  
віцкім агітаторам. Дзень за  
днём хадзіла Ліза па мокрых  
прасёлачных дарогах, несучы

народу слова вялікай большэ-  
віцкай прауды.

Затаўшы дыханне, слухалі  
калгаснікі адважную дзяўчыну.  
Яна рассказала аб падзеях на  
фронце, аб дакладзе таварыша  
Сталіна, усяляла веру ў хуткае  
вызваленне. Людзі бачылі ў ёй  
пасланца вялікай партыі, род-  
най совецкай улады, яны веда-  
лі ўсё яе жыццё, яе родных, яе  
дзяцінства, юнацтва. Яны бяз-  
межна верылі сваёй Лізе.

Аднойчы на хутары Чырво-  
нае Пакацішча Ліза трапіла ў  
рукі ворага, які ўжо даўно за-  
ёй паляваў.

Адказам на катаванні і здзе-  
кі было гордае маўчанне бя-  
страшнай партызанкі. Стоячы  
пад дуламі варожых аўтама-  
таяў, Ліза ўсё яшчэ працягвала  
змагацца з дапамогай адзінай  
зброі, што ў яе засталася,—  
невычэрпнай волі большэвіка.

— Я гіну за перамогу, за  
партию нашу, за Сталіна!

Гэта быў апошні вокліч па-  
лымянага большэвіка.

Адважная дачка вялікага рускага народа аддала сваё  
жыццё за шчасце і свабоду со-  
вецкіх людзей. Імя Героя Со-  
вецкага Саюза Елізаветы Іва-  
наўны Чайкінай народ залаты-  
мі літарамі ўпісаў у старонкі  
сваёй баявой гісторыі.

Н. САВІЦКАЯ.

## ПАРАДЫ ЎРАЧА

### Дзіцячая первовасць і яе напярэдженне

Прафесар Т. П. СІМСАН

Чатырохгадовы хлопчык прасынаеца  
сярод ночы з гучным крыкам:

— Мама, баюся, дзядзя восьме!

Тварык дзіцяці спалоханы, зрэнкі рас-  
шыраны, на вачах слёзы. Маці бярэ яго

на рукі, супакойвае, яно засынае. Але  
часам гэта можа паўтарыцца некалькі  
раз на працягу ночы.

Трохгадовая дзяўчынка, убачыўши на  
стале футравую муфту, блідніе, плача,

кідаеца да маці, хавае твар у яе ка-  
ленях. Паўтарае скрэзь слёзы:

— Сабака, сабака...

Дарослыі з цяжкасцю ўдаеца су-  
пакоіць дзяўчынку.

І хлопчык і дзяўчынка адчуваюць  
страх, але прычыны яго ўзнікнення роз-  
ныя. У першым выпадку бацькі прымя-  
нялі няправільны метад выхавання: яны  
застрашвалі дзіця. Калі яно, як кажуць,  
«капрызничала», не выконвала якога-не-  
будзь патрабавання дарослых, напры-  
клад, доўга не засынала,—яны гава-  
рылі:

— Глядзі, дзядзя прыйдзе, забярэ  
цябе!

Дзіця засынала з думкамі аб магчы-  
май небяспечы і бачыла ў сне дзядзю,  
якім яго палохалі. У выніку — у дзіцяці  
развіваеца страх, асабліва ў момант  
прабуджэння. Страх перарывае начны  
сон, а раніцай нярэдка ў дзіцяці раз-  
дражнены, плаксівы стан, таму што сон  
не прынёс яму належнага адпачынку.

У другім выпадку — справа іншая.  
Дзяўчынка была аднойчы моцна спало-



Выхаванцы Баранавіцкага дзіцячага  
сада № 1 за гульнёй.

Фото С. Капелькі (БелТА).

хана сабакам, які раптоўна выскочыў з-за вугла і гучна забрахаў. З таго часу ў дзіцяці развіўся страх не толькі перад сабакамі, але перад усім, што яму хоцьбы і здалёк іх напамінала: перад цацачным сабакам, футравай гаржэткай, муфтай.

Як папярэдзіць з'яўленне дзіцячых страхаў і як змагацца з імі, калі яны ўжо ўзніклі?

Перш за ўсё, ніколі, ні пры якіх умовах нельга застрашваць дзіця. Не кажучы ўжо аб тым, што ў малога з'яўляюцца, як мы бачылі, страхі і расстройваецца сон, — ён можа вырасці баязлівым, нерашучым, няздольным да пераадольвання цяжкасцей, якія могуць сустрэцца на яго шляху.

Калі-ж у дзіцяці ўжо ўзнік страх перад сабакам, то да вылечвання гэтага стану трэба падыходзіць вельмі асцярожна. Было-б памылкай прымусіць дзіця адразу пераадолець свой страх і падводзіць яго да сабакі, даказваючы, што яна не прынясе яму шкоды. Пераадоленне страху трэба праводзіць паступова: спачатку зацікавіць дзіця чытаннем і расказваннем яму пра сабаку як прыяцеля чалавека, паказваць пры гэтым ілюстрацыі; затым забавіць дзіця цацачным сабачкам. Пазней, калі дзіця ахвотна, без страху будзе браць у руکі цацачнага сабаку, трэба пры ім пакарміць і пагладзіць сапраўднага сабаку, лепш за ўсё ў прысутнасці іншых дзяцей і, калі дзіця само гэтага захоча, — разам з ім падыйсці да сабакі.

Гэта — шлях доўгі, але затое ён наядзейна прыводзіць да мэты. Дзіця перастае баяцца сабак.

Нямала клопатаў прыносіць бацькам дрэнны сон нервовага дзіцяці. Часам дзеци, нават з тых, што не хварэюць страхам, засынаюць позна, часта прачынаюцца, выдумляюць усякія прычыны, каб маці ўзяла да сябе ў ложак. Нярэдка з гутарак выявляюцца, што вечарамі, калі пасля працоўнага дня збіраецца ўся сям'я, дзіцяці ўдзяляюцца празмерна шмат увагі: яго забаўляюць, з ім гуляюць, шмат размаўляюць, уключаюць радыё, часам гарыць яркая лямана. Такім чынам перад сном дзіця атрымлівае занадта вялікую колькасць раздражэнняў для сваёй нервовай сістэмы і з прычыны гэтага яно доўга не можа заснуць; з цяжкасцю заснуўшы, спіць павярхойным сном, часта прачынаецца.

Бацькамі ніколі не трэба браць да сябе ў пасцель дзіця, якое прачнулася ўначы. Маленькія дзеци, натуральна, заўсёды цягнуцца да маці і, жадаючы быць бліжэй да яе, пачынаюць скардзіцца, што ім холадна, або хochaцца піць, або што ў іх баліць ручкі і ножкі. Калі дзіця ўначы прачынаецца і кліча маці, трэба падыйсці да яго, накрыць яго коўдрай, калі яно замерзла, даць папіць, калі яно гэтага просіць, і, сказаўшы «мама стамілася і хocha спаць», — пакінуць дзіця спаць у ложку.

Бацькамі часам скардзяцца, што ў іх дзяцей няма апетыту. Чатырохгадовае дзіця садзіцца за стол. Паколькі ў яго дрэнны апетыт, то яго ўсяляк забаўляюць, стараючыся ў гэты-ж час непрыкметна накарміць яго. Бабуля заводзіць патэфон, з кубікаў будзе перад дзіцём домік. Маці-ж у гэты час корміць яго з лыжачкі.

Адмаўленне дзіцяці ад яды можа выклікацца рознымі прычынамі. Па-першае, зусім магчыма, што яно калі-небудзь апяклося гарачай ядой або падрапала сабе горла цвёрдым кавалкам стравы. Пры наступным кармленні яно можа адварнуцца ад яды, з якой у яго звязаны непрыемны ўспаміны. Аднак, прагала даўшыся, дзіця лёгка пераадольвае адмоўныя адносіны да яды і пачынае зноў ахвотна есці.

Калі-ж бацькі пры адмаўленні дзіцяці ад яды пачнуць карміць яго гвалтоўна, — агода да яды можа ў яго ўмацаўшца надоўга.

Дзіцяці прыемна быць у цэнтры ўвагі дарослых. Гэтая аклічнасць таксама адигравае немалую ролю ў адмаўленні дзіцяці ад яды, бо яно ведае, што пасля яго адмаўлення паследуюць забавы цацкамі, музыкай, расказамі, кармленне любімымі патравамі.

Бываюць і такія факты, што маці змяшчаюць сваіх дзяцей, якія адмаўляюцца ад яды, у санаторый для нервовых дзяцей. У такіх выпадках выздараўленне прыходзіць вельмі хутка. Звычайна ўжо ў першы дзень прабывання ў санаторыі дзіця пачынае самастойна, з апетытам есці.

Што-ж робіць выхавальніца ў выпадку, калі дзіця адмаўляецца ад яды? Яна спакойна адсоўвае яго талерку са словамі:

— Ну, ты не хочаш есці, съты і не трэба, — паясі ў наступны раз!..

У той-же час яна моцна хваліць яду і заахвочвае дзяцей з добрым апетытам, якія сядзяць побач, гаворыць ім, што яны вырастуць здаровымі, моцнымі, дужымі. Як правіла, крыху пачакаўшы, дзіця падсоўвае талерку з ядой і пачынае есці.

Для дзіцяці, якое адмаўляецца ад яды, голад можа аказацца лепшым урачом; не трэба настойваць, каб дзіця ела, пакуль натуральная цяга да яды не прымусіць яго есці.

Тое-ж самае можна сказаць пра дзяцей, якія прымлююць яду толькі выбарачна.

Пяцігадовы хлопчык заяўлюе выхавальніцы пры паступленні ў клініку:

— Я ем толькі смажаную бульбу, а то ў мяне пачнуцца ваніты.

Сустрэўшы зусім спакойныя адносіны выхавальніцы да гэтай заявы, дзіця пры першым-ж архівічнім кармленні начало есці без усякага выбару ўсё, што яму давалі. Ванітаў, якія раней часта былі ў хлопчыка, не паследвала.

Цяжка з дзецьмі, якія маюць дрэнны апетыт пасля перанесеных імі цяжкіх захворванняў, вельмі іх знясіліўшых. Звычайна такія дзеци адмаўляюцца ад яды з прычыны яшчэ слабага агульнага стану здароўя і аслабленага апетыту. У даным выпадку дзіця трэба карміць па ўказанию дзіцячага ўрача. Звычайна ўрач прадпісвае карміць дзіця часта і маленькімі порцыямі.

Акрамя асобыных праяў дзіцячай нервовасці — дрэннага сну, страхаў, парушэння апетыту, — шмат клопатаў прыносяць маці непаслухмінства і ўпартасць дзіцяці. Дзеци, пры адмаўленні выконваць іх жаданні, падаюць на падлогу, крычаць, стукаюць ножкамі, ляжаць на падлозе, упарта адмаўляюцца ўстаць.

Чым тлумачацца такія паводзіны нервовага дзіцяці?

Прычына звычайна крыеца ў праз-



Выхаванцы Мохавіцкага дзетдома № 1 Баранавіцкай вобласці Вася Курніченка (злева) і Віця Іваноў любоўна даглядаюць сваіх пярнатых сяброў.

Фото С. Капелькі (БелТА).

мерным падаўленні самастойнасці і актыўнасці дзіцяці. Ва ўзросце двух-трох год, калі дзіця пачынае гаварыць аб сабе ў першай асобе: «Я», — у ім абуджаеца вялікае імкненне да самастойнасці. Яму хочацца апранацца без дапамогі дарослых, мыцца без іх садзейнасці. Яно часта паўтарае:

— Я сам!

Разам з тым, у гэтыя-ж гады дзіця, якое авалодала навыкамі хадзьбы і мовай, імкнецца да пазнання навакольнага, хоча ўсё паглядзеца, да ўсяго дакрануцца, часам нават зламаць рэч, каб убачыць, што знаходзіцца ў сярэдзіне.

Дарослыя, аберагаючы сябе ад лішніх клопатаў (напрыклад, не жадаючы памыць лішні раз сукенку, ablітую і запэцканую ў час самастойнага ўмывання і самастойнай яды), не даюць дзіцяці праявіць сваю актыўнасць. Аберагаючы рэчы, цацкі, дарослыя штохвілінна спыняюць малога:

— Нельга!.. Не чапай!.. Не смей!..

Безумоўна, дзіця з самых малых год павінна цвёрда ведаць, што некаторых рэчаў рабіць нельга: напрыклад, садзіцца на падаконнікі адчыненага акна, падыходзіць да запаленага прымуса, карасінкі, пліты. Але ў гэтих выпадках трэба заўсёды падрабязна тлумачыць прычыны забароны і старацца, каб яны былі не шматлікія.

Абмяжоўваючы-ж дзіця штохвілінна ў яго самастойнасці, засцерагаючы яго на кожным кроку, прычым часта без усякага матыву, — мы можам, з аднаго боку, выклікаць у дзіцяці ўпартасць, а з другога — садзейнічаць развіццю ў яго нерашучасці, падавіць яго ініцыятыву.

Задача бацькоў — выхаваць дзяцей бадзёрымі, вынослівымі, актыўнымі, ініцыятыўнымі. Для дасягнення гэтага трэба ісці на сустрач імкненню дзіцяці да самастойнасці: не звяртаць увагі на тое, што ў час яды яно запэцкае свой касцюм, разалье частку яды; запасціся цярплівасцю, калі малое, самастойна апранаючыся, затрымлівае бацькоў павольнасцю і няспрытнасцю сваіх рухаў; не настойваць (са страху, што дзіця ўпадзе), каб яно хадзіла «за ручку», калі яму хоцацца хадзіць аднаму,

## Як правільна разабраць свіную тушу

За суткі перад забоем свінні не даюць ніякай ежы, а толькі ваду. Гэтым дасягаецца амаль поўнае ачышчэнне стравініка і кішак ад змесціва; акрамя таго гэта аблягчае патрашэнне свінні і ачыстку вантроб, а таксама садзейнічае абяскроўліванню, ад чаго мяса захоўваецца даўжэй. Перад забоем рэкамендуецца даць жывёле поўны спакой: гэта таксама ўпільвае на захаванасць мяса. Не трэба нічым удараць свінню, каб не было кровападцёкаў: ад гэтага мяса і сала цямнеюць і псуюцца.

Самы забой трэба рабіць хутка і нечакана для свінні: свінню бяруць за прошлелую ад байца пярэднюю нагу, хутка валаць жывёлу і падсаджваюць нож пад левую лапатку. Забітую свінню трэба хутка падвесіць галавой уніз, каб зручна было сабраць кроў, зняць скру і выняць вантробы. Патрашыць трэба адразу, пакуль туша не астыла, — тады вантробы выбіраюцца лягчэй.

Спачатку разразаюць скру паміж заднімі нагамі на месцы скрыжавання тазавых касцей; разрез прадоўжыць уніз, удоўж жывата. Выразаць канец прамой кішкі, перавязаць яго моцна вяроўкай і выбраць усе вантробы, стараючыся не патрывожыць жоўчны і мачавы пузыры. Затым тушу прамываюць, выціраюць ручніком і даюць астыць на працягу сутак, не менш.

Адсякаюць заднія ногі (шынкі) заразжа за маклакамі.

Адсякаюць галаву непасрэдна за вушамі.

Адзяляюць лапаткі. Рассякаюць рэшту тушы ўдоўж хрыбта на дзве часткі. Выразаюць грудзінкі. Дзве спінныя часткі, якія пры гэтым застаюцца, ідуць галоўным чынам для смажання.

### ПАСОЛКА СВІННЫ

Шынкі, а часам і лапаткі засольваюць, атрымліваючы такім чынам вяндліну.

У дробных лапатак выразаюць косці, мякаць згортаюць рулетам і перавязваюць.

Пасолка робіцца двумя способамі: сухім і мокрым.

Пры пасолцы, акрамя солі, патрэбны цукар, селітра, лаўровы ліст, перац гарошкам, аніс, кмен.

**Пасолка ў расоле.** На 100 кілограмаў мяса ўзяць 8 кілограмаў солі, 0,8 кілограма цукру, 64 грамы селітры; усё гэта растворыць у 18 літрах кіпячонай вады (неабходна назіраць, каб селітра растворылася ўся, інакш вяндліна атрымаецца наздрыватая).

Прызначаныя для пасолу кавалкі свінні скласці ў чистую драўляную кадку і заліць халодным расолам. Каб кавалкі не паднімаліся, іх трэба прыкрыць драўляным кружком з адтулінамі і пакласці зверху лёгкі груз з чистых каменяў. Праз кожныя дзесяць дзён засolenыя кавалкі перакладваюць — ніжня наверх і верхня ўніз.

Засол працягваецца ад 6 да 8 тыдняў, у залежнасці ад велічыні кавалкаў.

У пасолку мяса павінна быць пакладзена астыўшае (астыўшае лепш захоў-

ваецца пасля пасолкі), але не марожнае.

Пры сухім пасоле мяса будзе менш смачнае, чым у расоле, але далей захаваецца.

Кавалкі свінні націраюць сумесью: на 100 кілограмаў мяса бяруць 5 кілограмаў солі, 2 кілограмы цукру, 156 грамаў селітры (дробнай).

Нацёртыя гэтай сумесью кавалкі свінні пакласці на драўляную рапотку, скрай уніз, у прахладнае месца. Праз некалькі дзён шынкі зноў націраюць, але колькасць сумесі не павялічваюць. Сярэдня і дробная шынкі прасольваюцца за 2—3 тыдні, буйныя — за 4—5 тыдняў.

Затым свінні вымаюць і, атросыши лішнюю соль, вешаюць у прахладным месцы для падсушвання. Гэтак сама падвешваюць шынкі і з расолу.

Пасля засолу шынкі трэба добра закапціць: гэта засцерагае прадукты ад псовання і надае ім асаблівы смак. У хатніх умовах, калі няма капцільні, можна закапціць у коміне.

Часам здаряеца, што свініна выходитці вельмі салёная; гэты недахоп можна выправіць, апусціўши яе ў халодную ваду, якую неабходна мяніць.

На адвары свінні можна згатаваць добры боршч і гарохавы суп.

### ВЫКАРЫСТАННЕ КРЫВІ

Кроў змяшчае ў сабе шмат бялку і з'яўляецца добрым харчовым прадуктам. Акрамя таго яна можа быць скрыстана на корм жывёле і як угнаенне.

Сабраную пры забоі кроў трэба разрэзка збіць мяцёлакай для выдзялення так званага фібрэна, які выклікае згортванне крыві. Для захавання крыві неабходна крыху дадаць солі. Кроў захоўваецца доўга нельга: яна хутка псуецца.

З крыві можна прыгатаваць крывяную каўбасу і катлеты.

### ПАДРЫХТОУКА КІШАК ДЛЯ КАУБАСІ САСІСАК

Вынятая з туши і складзеная асобна кішкі апрацоўваюць наступным спосабам.

Тонкія кішкі перавязаюць вяровачкай і сляпой кішкі і адразаюць. Затым як тоўстыя, так і тонкія кішкі асцярожна, каб не парваць іх, аддираюць ад брыжэйкі і саскрабаюць з іх тлушч тупым нажом; затым выціскаюць — для выдзялення з іх рэшткі змесціва — і прамываюць (з дапамогаю лейкі) вадой.

Прамытыя кішкі кладуць у гарачую ваду (40—50 градусаў) гадзіны на 3—4, каб кішкі адмоклі і абалонка лёгка здзіралася.

Для саскрабання ўнутранага слізістага слою кішкі выварачваюць з дапамогай круглай палкі. Вывернутыя кішкі зноў замочваюць: тонкія кішкі — у цёплай вадзе, а тоўстыя — у гарачай — і саскрабаюць ўнутраную абалонку. Прамытыя кішкі зноў выварачваюць на адваротны бок. У хатній гаспадарцы

кішкі можна наразаць невялікімі кавалкамі.

Свіння стравінікі ачышчаюцца гэтак сама, як і ў буйнай жывёлы, і ідуць для набіўкі каўбасных вырабаў. Фаршам для набівання кішак служыць змесціва галавы і розныя абрэзкі.

Галава і ногі, абвараныя і ачышчаныя, ідуць для прыгатавання студня. Акрамя таго звараныя ногі можна абсмажыць (пасля варкі), і даць як другое блюда. Мазгі і язык варацца асобна.

У тлустай свінні на спінной частцы бывае тоўсты слой тлушчу; яго неабходна зрезаць і пасаліць. Перасыпаць густа соллю без селітры. Прасольваецца за 1—2 месяцы.

## Як змагацца з ВІЛЬГАЦЮ

Вільгаць у кватэры вельмі шкодна адбіваецца на здароўі. Людзі, якія жывуць у сырым пакоі, часта ўстаюць раніцай з галаўным болем, агульной разбітасцю. Вільгаць у пакоі садзейнічае ўзнікненню рэўматызма, ангін, бранхітаў і іншых прастудных захворванняў.

Чаму ўзнікае вільгаць у памяшкані? У гэтым вінаваты не толькі будаўнікі. Часцей за ўсё віна кладзеца на саміх жыхароў, якія няправільна ўтрымліваюць кватэру. Пры мыці бялізны ў пакоі павялічваюць колькасць вадзяной пары ў паветры. Калі кватэра не праветрываецца або дрэнна праветрываецца, то гэтая пара ў выглядзе дробных кропелек вады асядае на хадовых сценах і аконных шыбах.

Няправільнае ацяпленне, рэзкія змены тэмпературы на працягу сутак таксама садзейнічаюць ператварэнню часткі вадзяной пары ў найдрабнейшыя кропелькі вады. У вільготных памяшканіях лепш паліць печ два разы ў суткі, чым спальваць тую ж колькасць паліва ў адзін раз, няроўнамерна павышаючы тэмпературу ў памяшканні.

Часта прысоўваюць шчыльна мэблю да хадовых і вільготных сценаў, вешаюць на іх тоўстыя дываны. Гэта — няправільна. Мэбля і дываны перашкаджаюць падыходу да сцен цёпла га паветра. Атрымліваецца вялікая розніца ў тэмпературы паветра каля сцяны і ў астатніх частцах пакоя, што таксама вядзе да павелічэння вільгаці. Дываны трэба вешаць толькі на загадзя высушаныя сцены.

Ежу трэба гатаваць у кухні або ў іншым прыстасаваным для гэтай мэты памяшканні, толькі не ў жылым пакоі, бо пры гэтым павялічваецца вільгаць.

Якія меры засцерагаюць ад з'яўлення вільгаці ў кватэры?

1. Не мыце ў жылым пакоі бялізу і не гатуйце ежу.

2. Рэгулярна, не менш двух раз у суткі, праветрываце пакой (раніцай і вечарам перад адыходам да сну). Асабліва старанна праветрываце памяшканне ў час мыці бялізны і прыгатавання ежы. Калі ў кватэры няма форточак, выкарыстоўвайце для праветривания комін.

3. Рэгулярна ацяпляйце кватэру, не дапускаючы рэзкіх ваганняў тэмпературы паветра.

# У ВОЛЬНЫ ЧАС

КРАСВОРД

Падумайце, з якіх твораў Янкі Купалы — народнага паэта Беларусі — узяты наступныя строфы:

1. «Аб Сталіне-сейбіту песня мая,  
А песня ад сэрца і звонка, як медзь,  
Якую ў жніво пяе ў полі жня,  
Якую ў касьбу пяе ў лузе касец».

2. «Выпраўляла маці сына  
З калгасных загонаў,  
Каб служыў той верна, ўчынна  
Армії Чырвонай».

3. «Ка мне ў госці з прывітаннем шчырым  
І з песнямі калгаснікі прышлі».

4. «Пайшлі ў госці мама, тата,  
Голос свой панеслі,  
Ну, а я пільную хату,  
Сяджу сабе ў крэсле».


5. «Жыві у радасці і ў шчасці,  
У яснай долі, слаўнай волі,  
Няхай праклятая напасці  
Цябе, брат, не крануць ніколі».

6. «Сыноў бацька сваіх кліча  
На нараду ў хату,  
А ўрачыста, як-бы кліча  
На якое свята».

7. «А на рэчцы на Арэсе  
Растуць окцябраты,  
Піонеры, комсамольцы —  
З большэвіцкім гардам».

8. «Паміж пустак, балот Беларускай зямлі,  
На ўзбярэжжы ракі шумнаецчай,  
Дрэмле памятка дзён, што ў нябыт уцяклі, —  
Уздзірванелы курган векавечны».

9. «Яго высокую магілу —  
Дзе лес ды вецер панаваў —  
Знаць, што вялікую меў сілу,  
«Магілай льва» народ называў».



Па гарызанталі:

1. Невялікі літаратурны твор. 3. Пункт для кіравання рухам. 6. Сашнік у плуга. 8. Павага. 9. Сорт яблык. 11. Плод. 12. Вытрымка, цвёрдасць харектару. 13. Частка твора. 14. Дэкаратыўны кустарнік. 16. Верш з легендарным або казачным сюжэтам. 18. Адважны чалавек. 19. Сок кветак. 20. Нядоўна атрыманыя весткі. 22. Сталіца вялікай дзяржавы. 24. Спартыўная гульня. 27. Штурнае ўгнаенне. 28. Папера для аклейкі сцен. 32. Матэрыял. 33. Аздоба са сплещеных кветак. 34. Плод дрэва. 35. Адна з старон трохкунтніка. 36. Прывада для земляных работ.

Па вертыкалі:

1. Вадкае паліва. 2. Значэнне. 3. Насціл падлогі. 4. Вадзіцель самалёта. 5. Экскурсант. 6. Рака ў СССР. 7. Хатняя вонратка. 8. Яечкі шаўкапрада. 10. Напрамак дарогі. 14. Нахіленая паверхня. 15. Збожжа, пасяянае вясной. 16. Матэматычны тэрмін. 17. Артэрыя. 21. Хімічны тэрмін. 23. Пасудзіна. 24. Спецыяліст. 25. Эпоха каменнага века. 26. Сістэма светабудовы. 27. Колькасць экземпляраў. 29. Туманная зачона. 30. Папярэдні накід. 31. Малады чалавек.

## Паважаныя таварыши чытачы!

Рэдакцыйная калегія часопіса «Работніца і сялянка» просіць Вас падзяліцца сваімі ўражаннямі аб часопісе: якія спадабаліся Вам карэстандэнцыі, нарысы, апавяданні, карысныя парады, апублікованыя ў гэтым годзе. Пажадана ведаць таксама, якія недахопы Вы заўважылі ў часопісе. Адначасова просім напісаць,

аб чым Вы хацелі-б прачытаць у часопісе ў наступным годзе, якія парады мець ад урачоў, педагогаў, на якія пытанні атрымаць адказ.

Чакаем Вашых пажаданняў і заўваг.

Просім своечасова аформіць падпіску на 1952 год.

Рэдакцыйная калегія

На першай старонцы вокладкі: стаханаўка-свідравальшчыца Мінскага аўтазавода Ніна Камінская.  
На чацвертай старонцы вокладкі: новы будынак Мінскага універмага.

Рэдакцыйная калегія: А. П. УС (адказны рэдактар), А. І. ФЕДАСЮК, А. Н. ЗАХАРАВА, В. І. ФІЛІПАВА, К. А. АБУШЭНКА  
Г. Л. ДАЗОРЦАВА.

Журнал «Работница и крестьянка» на белорусском языке. ИЗДАНИЕ ЦК КП(б)Б.

Адрес рэдакцыі: Мінск, вул. Пушкіна, 55.  
АТ 55325 Тыраж 15.000.

Тэл. 2-33-03.


Падпісана да друку 23/XI-51 г.

Друк. арк. 3. Аўт. арк. 4.  
Зак. № 556


Цена 1 руб. 50 коп.

Да гэтага нумара прыкладаецца выкрайка.






ЖЕНСКОЕ ПОЛУПАЛЬТО



Условные обозначения:

1. Спинка - 2 дет.
2. Полочка - 2 дет.
3. Рукав верх. полов. 2 дет.
4. Рукав нижн. полов. 2 дет.
5. Воротник верхний 1 дет.
6. Воротник нижний 2 дет.
7. Листочка бокового кармана - 2 дет.
8. Подзор бокового кармана - 2 дет.
9. Пояс 1 дет.
10. Пряжка к поясу 1 дет.
11. Подбород 2 дет.



Полупальто свободной формы, с поясом и застежкой на три пуговицы. Воротник отложной. Полочки с вытачками от плечо-шов и боковыми прорезными карманами листочкой. Спинка со швом посередине. Рукава дутческие, с рельефами линиями на верхней половине в виде манжеты. Воротник, подко-но, борта, шов спинки, рельефные линии рукавов и боковые швы отшиты строчкой шириной 2 см. подкладка до низа.

Спинку стачивают швом шириной 2,75 см. Шов заутюгивают в сторону левой полочки и настрачивают по лицевой стороне на расстоянии 2 см. от шва стачки.

На полочках заделывают прорез-ные карманы листочкой согласно линии на чертеже. Воротничок винчале стачивают шириной шва в 0,75 см. Края шов скрывают на 1,5 см. выше разреза. Швы заутюгивают. Полочки заготовляют из парусины. На правой полочке вытасчивают пленки в рамку.

На краю борта прошивается кромка. Боковые срезы оттачивают. Ширина шва со стороны подбородка 2,75 см, со стороны спинки 0,75 см. Шви заутюгивают по сторону спинки и настрачивают на рассто-яние 2 см от шва стачки. Плечевые срезы оттачивают шириной 1 см, посередине спинки посередине. Шви разутюгивают.

Борта обмазаны подбордами швом шириной 0,75 см. Воротник обрабатывают в отмачку швом шириной в 0,75 см и втачивают в горловину, ширину шва 1 см. Шов заутюгивают. Низ полупальто подшивают на 3 см на внутреннюю сторону и подшивают краем краем.

На верхней половине рукава для настрочки рельефной линии, подшиваются со стороны изнанки подобь ткань и пристрачивают машинной строчкой с лицевой стороны по линии рельефа 1 см. Через эти, затем застеживают рельеф с стороны изнанки на расстояни 0,5 см от шва пристежки подобь. Рельеф заштопывают в сторону низа рукава и настрачивают на лицевой стороне на расстояние 2 см от шва застежки. Перецечные и побоковые срезы рукавов стачивают швом шириной в 1 см, посередине верхней половинки по линии подобь. Шви заутюгивают. Низ рукавов подшивают на 3 см.

Рукава вытачивают в прямой швом шириной в 1 см. Шви заутюгивают в сторо-ну рукава.

Пояс сшитен швом шириной в 0,5 см. На прямой конец пояса пришивают пряжку.

Пряжку пришивают на левую полочку соответственно расположению петли.

На выкроите доня 11 детали № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 11 выкроиной вдвое - на прямую и лицевую стороны фрагменты. Деталь № 5 подшита в половинном размере; ее выкроиной из матерчила, склоненного вдвое серединой по складке. Кроме того, надо выкроить отмачку для петли, пленки под рельефные линии рукавов, все подклад-ку и парусину под полочку и подво-ротник.

Выкроину доня на 48 размер. Расход ткани при ширине 126 см - 2 м 30 см.

1 выкроину взята из „Журнала Мод“ № 3 1951 г.